


КРАСАВІК
1931

Б 2258



Вясна.

ДЛЯЎНІЧЫ БЕЛАРУСІ

ІДБ Ср. Ры

З І М Е С Т

Перадавая—Першае мая. Вынікі пушных нарыхтовак першага квартала і пэрспэктывы другога—Аксельрод. Пачатак не за гарамі—Цэмік. Аб вясенівцы паляўнічых—Мік. Да канца пяцігодкі ніводнага ваўка—Мік. Цэлеш. Шэрых драпежнікаў зьнішчыць—Бабчонак. За гаспадарчыя тэрміны палявання—М—ла. Трэба сваечасова падрыхтавацца—Б. С. У абарону вавёркі—Паляўнічы. Яшчэ «аб сабакагадоўлі—М. Кошка. Гутарка з маладым паляўнічым—Н. Чэлішчаў. Шотляндакі сэктар—А. Цюльпанаў. Доберман-пінчэр—А. Ц. Доўгія рулі ці кароткія—А. Т. Рулі хрома-нікелевай сталі—Цюльпанаў. Труса гадоўля. Па т-вах і ячайках. Шуміць, гудзе вясна—Мак. Пасьлядовіч. Лосі старага света—В. Е. За рубяжом—М. Зубароўскі. Паляўнічая „Віктарына“. Лоўля ўгроў і сомаў перамётамі—Ф. Лялін. Хваробы карпаў—В. Е. Кнігасыпіс—В. Е.

АДЧЫНЕНА ПАДПІСКА
НА НАШУ ЧАСОПІСЬ

на 1931 год

ПАЛЯЎНІЧЫ БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАНЬЯ V.

СКЛАД СУПРАЦОЎНІКАЎ ЧАСОПІСІ:

Знатачі паляўніцтва: праф. Федзюшын, Маркевіч, Есінаў, Зубароўскі, Качыоні, Пятрункевіч, Вініцкі, Лялін, Пячонкін, Генэрозаў, Рохманін, Штам, Сацінскі, Чэлішчаў, Салін, Лаўроў, Патцэр і інш.

ШТО АДЫВАЕ ЧАСОПІСЬ?

Паляванье, рыбны промысел, звераводства, аруж. тэхніку, сабакагадоўлю. Будаўніцтва паляўнічай гаспадаркі і калгасбудаўніцтва, быт паляўнічага і рыбака. У кожным нумары даеща агляд замежнага паляўнічага друку.

ШЫРОКА СТАВІЦЦА ЛІТАРАТУРНЫ АДДЗЕЛ: АПАВЯДАНЬНІ, НАРЫСЫ, ВЕРШЫ.

Выпісвайце, чытайце, распаўсюджвайце!

ПАДПІСНАЯ ЦАНА: на год 2 руб., на $\frac{1}{2}$ года — 1 руб. 20 кап., асобны нумар—30 кап.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА ва ўсіх паштовых аддзяленнях і раённых таварыствах паляўнічых.

Г. П. Б-И СР

ПАЛЯУНІЧЫ БЕЛАРУСІ

ОРГАН БЕЛАРУСКАГА
ПРАМЫСЛОВА-КАЛПРАЛЫЙ ВАГА
САВОУ ПАЛЯУНІЧЫХ

г. Менск. Савецкая, 68. тел. 44-68

В ІДАЛЬНЕ
ГАЗ. БЕЛАРУСКАЯ ВЕСКА

ПЯТЫ ГОД ВЫДАНІЯНН

УМОВЫ ПАДПІСНЯ

На 1 год . . . 2 руб., — и.
На поўгада . . . 1 руб. 20 и.
На 3 месяцы . . . 70 и.
Асобны нумар каштуе 30 и.

1931 № 4
в КРАСАВІКІ

O-AD.UK
Нно.
Г.П.Б. Ср.-Лз.

Першае Маја.

1-га Маі ў гэтым годзе праходзіць у аbstавінах усё больш растучага эканамічнага крызісу ў краінах капіталізму, росту беспрацоўлі і росту рэвалюцыйнага руху працоўных мас—з аднаго боку, і разгорнутага сацыялістычнага наступу—нябывалага эканамічнага, культурнага і палітычнага ўздыму, росту актыўнасці мас у СССР—з другога боку.

У краінах капіталізму, дзень 1-га Маі зьявіцца днём агляду баявой падрыхтаванасці пралетарыяў і працоўных мас для яшчэ большай барацьбы з капіталізмам за камунізм, за абарону СССР.

У краіне Саветаў дзень 1-га Маі зьявіцца днём праверкі пройдзенага этапу сацыялістычнага будаўніцтва, днём мабілізацыі працоўных мас для яшчэ больш шпаркіх тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва, для яшчэ большага ўмацавання нашай сувязі з працоўнымі капіталістычных краін.

Увага ўсіх працоўных Захаду і Ўсходу накіравана на СССР—краіну, дзе перамог пралетарыят, краіну, дзе буде ўсіца сацыялізм, плацдарм сусьветнай рэвалюцыі.

Працоўныя СССР спаткаюць чаргове Першамайскае съвята ў гэраічнай рабоце па будаўніцтву сацыялізму, па завяршэнні пабудовы фундамэнту сацыялістычнай эканомікі краіны.

У гэтым годзе ў строй уступаюць новых 518 гігантаў-фабрык і заводаў, у строй увойдуць 1040 МТС. Па ўсяму Савецкаму Саюзу калектывізавана амаль 50 проц. бядніцка-серадняцкіх гаспадарак.

Усё гэта намі дасягнута, дзякуючы праўльному кіраўніцтву Ленінскай партыі,

дзякуючы няўхільнай барацьбе з адхіленнямі ад Ленінскай лініі, дзякуючы тому, што партыя змагла мабілізаваць энтузіазм працоўных мас на гэраічную будоўлю, на барацьбу і змаганьне за тэмпы.

Першае Маі застасе нас у перыяд вырашэння аdkazьнейшых задач. У нас зараз разгар веснавых работ, новая хвала калектывізацыі і ліквідацыі на яе аснове кулацтва як класы. У веснавую пасеўную кампанію 30 проц. бядніцка-серадняцкіх гаспадарак БССР павінны быць у калгасах. Аднак, трэба адзначыць, што мы ў радзе месц маєм парабонныя прарывы ў гэтай аdkazьнейшай работе.

Перадавыя рабочыя—тульцы звярнуліся з адовай да ўсіх рабочых і калгаснікаў Савецкага Саюзу, у якой яны заклікаюць ўсіх працоўных змагацца за сацыялістычнае будаўніцтва, за тэмпы гэтага будаўніцтва.

Калгаснікі—выпрабаваны і перадавы атрад вёскі павінен у дні Першага Маі аказаць сапраўды гэраічную працу, падлічыць і дэманстрыраваць перад аднаасобнікамі, заўтрашнімі калгаснікамі-беднікамі і сераднякамі перавагу калгасных форм вядзення сельскай гаспадаркі над дробнымі—аднаасобнымі, павінны дапамагчы аднаасобніку вырашыць пытаньне аб уступленні ў калгас, павінны дапамагчы яму падрыхтавацца да веснавой сяўбы, прыняўшы ўсе меры да таго, каб гэтае сяўба была калектывай.

Дзень Першага Маі трэба поўнасцю выкарыстаць для дэманстрацыі калгасных дасягненняў шляхам спрэваздач-

насьці, супольных вечароў зымычкі калгасынікаў з аднаасобнікамі-беднякамі і сераднякамі.

Дзень Першага Мая павінен звязаныца днём новай магутнай хвалі сацыялістычнага спаборніцтва і ўдарніцтва ў калгасах, днём спаборніцтва за лепшы сеў, за лепшую арганізацыю працы, за зьдзельшчыну, за выкананьне пляну контрактациі, за стварэньне кармавых фондаў, за павялічэньне стада і г. д.

Нельга забываць, што дзень 1-е Мая праходзіць ва ўмовах австространай клясавай барацьбы. Міжнародная буржуазія шалёна рыхтуецца да нападу на СССР. Таму мы павінны мабілізаваць усю нашу ўвагу на пытаныні ящэ большага ўмацаваньня абароназдольнасьці нашае краіны-батькаўшчыны сусветнага пралетарыату! Кожны калгас павінен стаць сапраўднай крэпасцю абароны краіны.

Пытаныне культурнай рэвалюцыі:—ліквідацыя няпісменнасьці, аўладаньне тэхнікай, усеагульнае навучаньне—павінны

стаць у цэнтры ўвагі ўсёй савецкай грамадзкасці; калгасы і калгасынікі павінны быць апорнымі пунктамі культурнай рэвалюцыі на вёсцы.

Аднаасобнік бядняк і серадняк павінен яшчэ і яшчэ раз падумаць: чым яны адзначаць сьвята 1-е Мая? Адказ на слова „чым“? павінен быць адзін—уступленнем у калгас.

У дзень 1-га Мая мы павінны яшчэ больш узмацніць работу ва інтэрнацыянальнае выхаваньне мас, умацаваць нашу сувязь з міжнародным пролетарыятам, які змагаецца за сусветную рэвалюцыю, за адзінае ва ўсім сьвеце Першамайскае сьвята.

Няхай жыве 1-е Май—свята баявой праверкі сілы працоўных усяго съвету! Няхай жыве камуністычны Інтэрнацыонал—арганізатар і кіраўнік сусветнай рэвалюцыі!

За „Пяцігодку ў чатыры гады“!

За 518 і 1040!

За перамогу сацыялізму ва ўсім сьвеце.

Веснавая сяўба патрабуе ба- явых тэмпаў! Бальшавіцкім правядзенінем веснавой сяў- бы і сваячасовай уборкай ура- джаю забясьпечым краіну харчамі і сырвінай у трэцім годзе пяцігодкі!

ВЫШЭЙ СЪЦЯГ СУЦЭЛЬНАЙ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ! ЛІКВІДУЕМ КУЛАЦТВА, ЯК КЛАСУ!

Будаўніцтва

Вынікі пушных нарыхтовак першага квартала і пэрспэктывы другога.

Першы квартал 1931 г. зьяўляецца па свайму значэнню ў справе пушных нарыхтовак і ў выкананьні гадовага пляну вельмі важным. Між тым шэраг раёнаў, як Бешанковіцкі, Вульскі, Дрыбінскі, Дубровенскі, Дрысенскі, Журавіцкі, Смалявіцкі і Талачынскі ня ўлічылі гэтага і выканалі заданыні па пляну менш, чым на 10 проц.

Невыкананьне пляну пушных нарыхтовак гаворыць аб тым, што на мясцох зусім не звярталася ўвага на пушных нарыхтоўкі гэтага году, ня было растлумачальнай работы аб важнасці нарыхтовак, што работнікі вышэйпаказаных раёнаў апартуністычна адносіліся да выкананьня дадзеных ім заданьняў, спадзяваліся на самацёк, ня прымаліся меры арганізацыйнага харектару. А горш за ўсё тое, што ня была мабілізавана шырокая грамадзкасьць, ня выкарыстоўваліся ўсе магчымасці, якія былі ў наяўнасці, а таксама тыя ільготы, якія былі дадзены паляўнічым для адстrelу зывера.

Паглыбленне прапрыву асобнага кварталу па пушных нарыхтоўках ні ў якім разе нельга аднесці за кошт аб'ектуных умоў паляванья ў мінулым сэзоне, а, галоўным чынам, за кошт мэтаду работы тых раённых т-ваў, якія правалілі плян пушных нарыхтовак.

Наша задача сёняшняга дню неадкладна ліквідаваць прапрымінулага кварталу перавыкананьнем пляну пушных нарыхтовак у другім квартале, забяспечыўшы тым самым выкананьне пляну рашаючага году пяцігодкі.

Неабходна пераключыцца на баявия тэмпы, ліквідаваць у апаратах раённых т-ваў спадзяваныні на самацёк, неабходна

широкая разгарнуць работу—па здабычы і нарыхтоўках веснавых відаў пушніны—крана і інш. Для гэтага неабходна выкарыстаць, арганізаваную ў юнацкія натуральныя гурткі, моладзь, піянэрратрады, камсамол, арганізація спэцыяльныя брыгады, давесць плян нарыхтовак да самых нізовых звязаньняў паляўнічае кааперацыі, да кожнага паляўнічага. Калгасы і саўгасы павінны ня толькі ведаць аб плянах пушных нарыхтовак, але зьяўляцца застрэльшчыкамі ў гэтай работе. Раённыя т-вы і ячэйкі паляўнічых у сельсаветах, калгасах, саўгасах і на заводах павінны сачыць за выкананьнем пляну.

Вось як павінна праходзіць работа па нарыхтоўках веснавых відаў пушніны.

Апроч таго, кожны павінен ведаць аб спэцыяльных фондах прэміраваньня здатнікаў пушніны. Пры ўсіх грамадзкіх і каапарацыйных установах на раёне павінны быць створаны штабы праверкі ходу нарыхтовак пушніны з прадстаўнікоў партыйных, камсамольскіх, савецкіх і грамадзкіх арганізацый.

Неабходна ўсімі мерамі заахвочваць здатныкаў пушніны, выдачай прэмій і г. д., широка разгарнуць ударніцтва і саўспаборніцтва навокал гэтага справы між паляўнічымі, ячэйкамі і т-вамі паляўнічых, асьвятляючы ход нарыхтовак у друку і насыцэнгазетах, сходах і г. д.

З бальшавіцкай рашучасцю ліквідуем коснасць, самацёк, апартунізм у выкананьні пляну пушных нарыхтовак і, выкарыстаўшы ўсе магчымасці выканаем і перавыканаем плян пушных нарыхтовак другога кварталу.

Аксельрод.

Пачатак не за гарамі.

У пэрыяд сацрэканструкцыі нашае народнае гаспадаркі, на паляўнічую каапэрацыю ўскладаючца вельмі адказныя задачы—даць краіне, як мага больш і як мага лепшай якасці пушніны, а таксама дапамагчы іншым відам каапэрацыі развязаць мясную проблему. Чым лепш і хутчэй паляўнічая каапэрацыя падрыхтуецца да гэтай работы, тым хутчэй і лепш будуть вырашаны гэтыя задачы.

У мінулым (1929-30) годзе пры адчыненіі паляваньня на птушак „Белкохотсоюз“ выпусціў з віду адну з гэтых задач—нарыхтоўку мяса дзічы— і вельмі позна заключоў дагавор з Белкаапсаозам. Дагавор-жа гэты папаў у раённыя арганізацыі „Белкохотсоюза“ і спажывецкія т-вы з вялікім спазненінем, ужо паслья таго, як галоўная маса качак была адстрэленна.

Апроч таго, систэма загатовак дзічы была выбрана вельмі няўдала,—не гаварачы ўжо аб тым, што арганізацыі на мясцох яя былі падрыхтаваны да правядзення гэтай работы,— і паляўнічаму прыходзілася мыкацца з крамы ў краму, шукаючы месца, куды б здаць здабытую дзічыну, аб чым яя раз сваячасова адзначалася ў нашай часопісі. Такая систэма загатовак прыўяла да таго, што яшчэ і зараз ні „Белкохотсоюз“, ні Белкаапсаоз дакладна ня ведаюць, колькі імі нарых-

тавана дзічыны. Гэта прывяло да таго, што мы зараз ня можам знайсьці прыблізней лічбы загатовак дзічы і скласці пляны на бягучы год, а адмаўляцца ад правядзення гэтай работы мы не павінны!

Была і яшчэ адна памылка з боку „Белкохотсоюза“,—гэта тое, што прылады паляваньня выдаваліся не пад контрактациёю здабытай дзічыны.

Час біжыць, вясна праляціць неўзаметку, а там і пачатак паляваньня на птушак. Каб не паўтараць памылак мінуга году, трэба сваячасова падрыхтавацца да загатовак дзічыны, а там—і да загатовак пушніны.

Нам неабходна вывучыць кожны раён і выявіць дзічыну. На падставе гэткіх лічбаў скласці агульны плян і даць вядомы процант для выканання гэтага пляну кожнаму раёну. У звязку з недахопам боепрыладаў, выдаваць іх толькі пад контрактациёю дзічыны.

Каб паляўнічаму яя прышлося бегаць з крамы ў краму,—наладзіць прыём і збыт дзічыны ў крамах паляўнічых таварыстваў. Для гэтага „Белкохотсоюз“ павінен паклапацца аб задавальненіі сваёй пэрыфэрый дэфіцитнымі таварамі, якія выдаюцца і спажывецкай каапэрацыяй.

Уся гэта работа павінна быць прароблена зараз-жа.

Цэмік.

**ДОБРЫ ПРАЦОҮНЫ ПАЛЯЎНІЧЫ—ДОБРЫ
РАЗВЕДЧЫК, САЛДАТ НА ФРОНЦЕ.
ПАЛЯЎНІЧАЯ КААПЭРАЦЫЯ ПАВІННА
МАЦАВАЦЬ АБАРОНУ КРАІНЫ, ПАВІННА
ВУЧЫЦЬ СТРАЛЯЦЬ ПАЛЯЎНІЧАГА РАБОЧАГА,
БЕДНЯКА, БАТРАЦА...**



Аб ваенізацыі паляўнічых.

За апошнія два гады шмат паперы пісавана на пісаніну аб ваенізациі паляўнічых. Пісалі ў часопісі, гаварылі на сходзе ўпаўнаважаных паляўнічай каапэрацыі і на сходах паляўнічых і таксама пісалі аб гэтым пратаколы і рэзоляўцыі, але некаторыя т-вы паляўнічых, асабліва Менскае, як той мядзьведзь у бярлоге: вельмі цяжка яго прымусіць варушыцца!

Нават пісаліся і пляны пабудовы паляўнічага тыру ў Менску, але гэта вусім не мяшала не будаваць яго!

Між тым, каму невядома ёся важнасьць ваенізацыі насельніцтва наогул і такой вялікай арганізацыі, звязанай з стралковай справай па сваёй вытворчасці як саюз паляўнічых. Раней у Віцебску была фабрика, якая вырабляла талерачкі для стралковых спаборніцтваў з шратавікоў, але чамусыці зачынілася і, ужо летасць, талерачак дастаць было нельга. Але нельга сказаць, каб вытворчасць талерачак была такая складаная реч, што мы ня здольны гэтым заніцца.

Тыр у Менску нанесены, здаецца, толькі на плян.

Кончыцца веснавое паляванье. Паляўнічы, маючы вольны час, пайшоў-бы і заняўся вывучэннем стралковае справы, але ісці некуды. Ваенізацыя паляўнічых мае вялікае значэнне.

Неабходна арганізаваць гэту справу ў раёнах, а „Белкохотсоюзу“ кіраваць лепш.

— А дзе сродкі? — скажуць іншыя. Трэба адказаць. Кожны паляўнічы штогод уносіць вядомы ўзнос на культурныя патрэбы, вось гэтыя сродкі і трэба выкарыстаць для разгортванья стралковае справы.

— А недахоп шроту? — зноў можна пачуць пытанье.

Ну, па-моему, на справу ваенізацыі шроту можна і трэба знайсці.

Мік.



Паляванье ў Ледавітым акене.

Паляўнічая гаспадарка

Да канца пяцігодкі—ніводнага ваўка.

Трэба сказаць па праўдзе, што мы яшчэ ні разу ня браліся сур'ёзна за зынішчэнне ваўкоў. Вядома, што гэта задача ляжыць на саюзе паляўнічых—галоўным чынам, а таксама і на т-ве „Дынамо“. Тут ёсьць людзі—паляўнічыя, ёсьць сродкі вытворчасці—стрэльбы, порах, кардеч і ўсё неабходнае.

Сельскае насельніцтва без паляўнічых займаецца гэтай справай толькі ў выключных выпадках,—гэта тады, калі ваўкі яшчэ зусім маленькія, ня могуць бегаць і дапамагаючы паляўнічым пры арганізацыі аблакаў на ваўкоў.

Сельскае насельніцтва, не паляўнічыя, можа зынішчаць ваўкоў разбурэннем гнёздаў і выбіраньнем малых ваўчанят, асабліва гэта паспяхова ўчыняецца ў некоторых мясцох пастухамі.

Самі паляўнічыя і іх арганізацыі мала зьвярталі ўвагі гэтай справе. Асабліва мала ўдзяляла ўвагі змаганню з ваўкамі сама систэма „Белкохотсаюз“, на чым сумленыні, галоўным чынам, і ляжыць гэта адказнасць.


Калі запытацца ў каго, колькі прыблізна ў нас у Беларусі ваўкоў, дык вы атрымаецце адказ: — невядома, „Белкохотсаюз“ нават ня ведае. Колькі ваўкоў кожны год зынішчаецца, бо ня ўсе скуры забітых падаюць на пушную базу, а з малых ваўчанят скуркі і зусім ня зьдэрайцацца.

Яшчэ горш абстаіць справа з падлікам у колькі рублёў нам абыходзіцца кожны воўк? І вядома, раз мы ня ведаєм, колькі ваўкоў у нас ёсьць, дык мы ня можам сказаць і колькі нам каштуе іх утрыманье. Апроч таго, мы ня маём і дакладных звестак і аб той колькасці жывёлы, якая зынішчаецца ваўкамі.

Але мы возьмем тут наглядны прыклад і падвядзем прыблізную агульную суму, якая ідзе ў год на ўтрыманье ваўкоў у Беларусі.

На сельска-гаспадарчай выстаўцы ўтрымліваўся ў паляўніцкім павільёне адзін, яшчэ ня зусім дарослы, воўк. Яму давалася 2 кілограм мясо і калі падыйдуць да клеткі ў той час, як ён паядае мясо, воўк кідаецца на чалавека. Гэта значыць, што інстыкт голаду ня быў дастатковая задаволені і на волі ён ёсьць яшчэ больш, ці, ва ўсякім выпадку, можа ёсьці. Утрыманье ваўка на выстаўцы абыходзілася 4 руб. 50 кап. у дзень, гэта пры харчаванні дрэўным мясам, на волі ж ён ёсьць больш за ўсе сувінну ды авечыну.

У нас у Беларусі ёсьць 98 раёнаў. У кожным раёне 3—4 гнязда ваўкоў (на круг—мінімум). Лічым (мінімум) пры гняздзе двое старых ваўкоў. Значыць, ва ўсёй Беларусі ёсьць 300—350 воўчых гнёздаў кожны год і каля гэтых гнёздаў 700—800 старых вялікіх ваўкоў. Трэба прыняць пад увагу, што бываюць яшчэ пераяркі. Такім чынам набярэцца ня менш тысячы ваўкоў на



Беларусі. (Тут паказваюцца самыя малень-
кія лічбы, аб чым гавораць пушныя на-
рыхтоўкі). Кожны воўк патрабуе 2 кілё
мяса ў дзень, а ўсе разам 2.000 кілё, гэ-
та значыць 2 тонны. А ў год, значыць,
ваўкі звышчаюць самае малае калі 42 тон-
мяса. Гэта, цэлая гара. Праўда, тут па-
падаецца і каніна. Калі ж рабочую кон-
скую сілу перавесыць на гроши, то яна
будзе каштаваць нараўне з мясам, якое
ідзе ў харчы. Зараз перавядзем на гроши
утрыманье кожнага ваўка.

На кошту ўтрыманья ваўка на выстаў-
цы кожны воўк у год каштуе 1642 р. 50 к.
Сюды не ўваходзіць тая сума грошай,
якая падае на скуры, на шэрсьць зарэза-
най жывёлы, а таксама дзікіх звяроў і
шах, якіх ваўкі паядаюць у лясох і палёх.
Але-ж у нас ня менш тысячи ваўкоў у
Беларусі. Значыць: $1642 \times 1000 = 1642000$ р.
у год. Вось колькі каштуе нам утры-
манье ваўкоў.

Мы-ж, больш чым упэўнены, што гэтая
лічба даволі ня поўная, бо ў Беларусі
больш, чым тысяча ваўкоў і яны паядаюць
каштоўнае мяса (съвініну ды авечыну), чым
давалася на выстаўцы, інакш яны ня
шылі-б.

Мы гэтых лічб прывялі для таго, каб
паказаць насельніцтву туую карысць,
якая атрымліваецца пры звышчэнні ваў-
коў. Ёсьць-ж яшчэ і другая карысць—
тэта скурка ваўка.

Адсюль вынік, што мы павінны пры-
кладзіць ўсе сілы, усе веды для таго,
каб не плаціць такой вялікай дані
ваўкам.

Мы недастаткова звязрталі ўвагі на
воўчае засільле. На гэта паказвае наступ-
нае: перш-на-перш мы вельмі малую да-
ем прэмію за забітага ваўка, у той час,
калі ён нам каштуе вельмі шмат, больш
за 1500 руб. у год, па-другое—быў вы-
значаны конкурс па звышчэнню ваўкоў
і іншых драпежнікаў, але і дагэтуль гэты
конкурс не праведзены ў жыцьці, а па
трэцяе—мы не разгарнулі сацспаборні-
цтва і ўдарніцтва па гэтай справе і не
мобілізавалі думку насельніцтва, каб яно
дапамагала паляўнічым у барацьбе з
ваўкамі.

Нашы прапановы. Раствумачыць
насельніцтву разьмер шкоды ад ваўкоў
і дамагацца ад яго дапамогі, павялічыць
прэмію за забітых ваўкоў і разам з тым
разгарнуць сацспаборніцтва і ўдарніцтва
навакол гэтай справы. Выявіць паляўні-
чых „ваўчатнікаў“ і арганізаваць брыгады,
а таксама правесыці конкурс па звы-
шчэнню драпежнікаў. Усё гэта трэ-
ба зрабіць неадкладна.

Мэтаўская ўстаноўка:

Да канца пяцігодкі—нівод-
нага воўка на абшарах Бе-
ларусі.

Мік. Цэлеш.

**АЎЛАДАЕМ
ТЭХNІКАЙ
У ПАЛЯУНІЧАЙ
СПРАВЕ.
ЗВЫШЧЫМ
ВАЎКОЎ.**



Шэрых драпежнікаў зьнішчыць.

На старонках паляунічага друку шмат агбаварвалася пытаньне ў барацьбе з ваўкамі, на раз выказвалася думка як-бы хутчэй скончыць з шэрым драпежнікам, які прыносяць шмат шкоды паляунічай гаспадарцы.

Вядома, штò пасьпяховая барацьба з драпежнікамі найбольш залежыць ад самых паляунічых мас. Посьпех гэтай барацьбы залежыць галоўным чынам ад сваячасовай арганізацыі падрыхтоўкі паляунічых мас да правядзення гэтай важнай для паляунічай кааперацыі задачы, ад уменьня сваячасова выкарыстаць момант і спосабы барацьбы з драпежнікамі, патрэбна арганізаваць іх.

Вопыт паказаў, што калі барацьба вядзеца арганізавана, калі ў гэтай справе ўдзельнічаюць паляунічыя (абкладчыкі), а таксама грамадзкасць, там мы маєм добрыя посьпехі. Напрыклад, у 1925 г. у Рэчыцкім раёне было зьнішчана 140 ваўкоў, у 1928 г. — 72 ваўкі, гэтыя значныя лічбы гавораць за тое, што справа барацьбы з ваўкамі была паставлена добра, паляунічым каляктывам гэтага раёну былі выкарыстаны ўсе магчымасці.

Праязжаючы па раёнах Беларусі і цікавячыся, як-жа вядзеца барацьба з ваўкамі паляунічымі ў іншых раёнах, на жаль, трэба прызнаць, што гэтай справе адводзіцца зусім мала ўвагі. Апроч таго, звучаю ўвагу на коснасць. У большасці раёнаў кіраунікі паляунічых арганізацый не зацікаўлены гэтай важнай справай і нават на ўмеюць выкарыстаць паляунічых.

Фонды, якія вылучаны на барацьбу з драпежнікамі, не скарыстаны ў той час, калі ваўкі „скарыстоўваюць“ сілянскую жывёлу. У некаторых раёнах я атрымліваў па гэтаму пытанню нават такі адказ: „У нашым раёне няма ваўкоў“, у той час, калі Дзяржстрэх выплачвае шмат грошай за зарэзаную ваўкамі жывёлу. Ёсьць і такія выпадкі, што нашы паляунічыя яшчэ не пазбавіліся ад розных казак, што: „не чапай выгадак ваўкоў, будзе цэла на пашы жывёла“. Вось якія ў нас яшчэ ёсьць закаранелыя традыцыі і на вялікі жаль — гэта не выпадковасць. Па такому настрою паляунічых і насельніцтва трэба жорстка біць.

Для больш пасьпяховага правядзення барацьбы з драпежнікамі трэба, як лепшыя, раіцы наступныя спосабы:

1. Спачатку да канца ліпеня павесьці барацьбу з выгадкамі і найбольш пасьпяховая вынікі папулярызаваць сярод паляунічых праз друк. Далей патрэбна арганізаваць абкладчыкаў, съядомах паляунічых і выкарыстаць пастушкоў, якія ня рэдка ведаюць гнёзды ваўкоў; зацікаўці іх. Выкарыстаць сабак, якія ганяюць маладых ваўкоў.

2. З сярэдзіны ліпеня і па канец жніўня аблайны спосаб барацьбы можа мець таксама добрыя вынікі, але тут трэба звязаць увагу на организацыю паляунічых, падвышчыкаў і клікуноў. Апроч таго, дагаварыцца наперад з калгасамі і сельсаветамі, каб з кожнага калгасу, з кожнай вёскі была дана брыгада клікуноў. Цяпер зрабіць гэта лягчэй, паколькі большасць сялян арганізаваны ў калгасы і зацікаўлены ў зьнішчэнні ваўкоў. Паляунічыя ячэйкі павінны вылучыць абкладчыкаў, садзейніцаў у правядзеніі аблавы, каб паляунічыя сваячасова зьяўляліся на месца збору, што часта з'яўляеца перашкодай да атрымання добрых вынікаў аблавы. Трэба так паставіць справу, каб у месцы яе на блыталася насельніцтва ў той дзень, не палохала зьвера. У загоне трэба паставіць паляунічых праз 10 загоншчыкаў і паляунічага і гнаця абавязкова за ветрам; калі старыкі выйшлі, а маладых ня было, трэба паўтарыць загон, бо яны часта залягаюць, прытульваюцца да вады.



3. Узімку спачатку выпаду сънега аблавы трэба праводзіць з съцяжкамі. Да сънегу съцяжкі асаблівай карысьці не даюць. Аблавы з съцяжкамі цяжэй, воўк узімку асьцярожней. Аблавы з съцяжкамі дадуць добры вынік тады, калі пры ячайках будуць арганізаваны сталыя брыгады, якія-б у хуткі час маглі правесці аблаву. Съцяжкі павінны быць абавязковая чырвоная і добра ўздоблены нафталінам. Даўжыня съцяжкоў чым больш, тым лепш. Съцяжкі разьвешваюцца на адзін мэтр адзін ад аднаго. Вароты на выхад з аблавы

кладу пажадана не пакідаць на другі пралесак і накіроўваць абавязковая за ветрам.

4. З ганчакамі на ваўкоў лепш паляўнічыць да сънега, бо малады воўк кружыць па лесе. Нагоньваюцца ганчакі па вывадках маладых. Ганчакі паляўнічых Лукашэвіча і Недасекіна (Гомель) добра гоняць ваўкоў.

Усякі спосаб, добра арганізаваны, дасць і добрая вынікі. Трэба ўскалахнуць на сельніцтва па зынішчэнню ваўкоў.

П. Бабчонак.

За гаспадарчыя тэрміны паляванья.


(У парадку аграварэння).

Зарааз мы не павінны ні ў якім разе разглядаць паляванье з эстэтычнага пункту гледжаньня. Эстэтыка павінна адыйсьці на задні плян. Паляванье, апроч таго, што служыць здаровым адпачынкам для працоўных мас, павінна даваць вядомы гаспадарчы ёфект. З гэтае прычыны тэрміны паляванья павінны быць узвізены такія, каб яны садзейнічалі атрыманню гэтага ёфекту. Ударэвалюцыйнай асii, напрыклад, паляванье пачыналася сюды, ва ўсіх губернях з 12 ліпеня. Гэтага дня чакалі паляўнічыя-абшарнікі, рыхтаваліся да яго і, часта, у адзін гэты дзень глумілі няўлічымую колькасць яшчэ наётных птушак для „удовлетворения бла-

городной страсти поклонников Дианы“. Між тым, усім вядома, што край наш вялікі і клімат у ім розны, а адсюль і дзічына ня ўсюды і незаўсёды разам пасыпвае. Калі на берагах Ледавітага акеняну толькі з'явіліся птушніты, то на берагах Чорнага мора яны ўжо падняліся на крылы. Апроч таго, у некаторых мясцох дзічы вельмі шмат, а ў другіх яе вельмі мала.

Эдавалася-б, што выходзячы з гэтага трэба ўстанаўляць і такія тэрміны паляванья, якія-б садзейнічалі павялічэнню дзічы і давалі вядомы гаспадарчы ёфект, а ня то, што—абы глуміць дзічыну „ради удовлетворения охотничай страсти“. Нават у нас, у Беларусі, адчуваецца розніца ў клімаце ў паўднёвой частцы яе паўночнай і паўночнай, а значыць і даіч у адным месцы будзе пасыпваць раней, а ў другім пазней; у адным месцы, гледзячы па стану надвор'я, некаторых відаў яе будзе больш, а ў другім менш.

Аднак, і да гэтага часу ў нас ня было даволі дакладнага аблеркаванья гэтых з'явішчаў пры ўстанаўленні тэрмінаў паляванья. У нас, у Беларусі ёсьць месцы, дзе дзічына, цецярукі, напрыклад, ніколі не адстрэльваліся. Яны там плодзяцца, гінуць ад драпежнікаў, якіх там таксама ніякія паміраюць ад старасці. Я сам ведаю незачэпленную яшчэ культурай „галія“, з белым бліскучым мохам і дробнымі карлікавымі сасонкамі балоты, якія



цягнуцца на дзесяткі вёрст і па краёх расьце беразынячок з багуныкам і верасам. На гэтых балотах плодзяцца тысячы цецярукоў і белай курапаткі. Да бліжэйшай чыгункі ня менш 30 вёрст, а да гораду—ні менш 60. Хто тут і калі патры-
зовы ў санлівы спакой гэтай дзічыны? Гарадзкія паляўнічыя ня могуць забрацца да гэтых мясцін, а пражываючыя там паляўнічыя-слянне ня хочуць псованаць на-
боя і часу нават на такую дзічыну, як цецярук.

— От, каб глушца, гэта туды-сюды!

Затое, калія культурных, прамысловых цэнтраў Беларусі дзічы вельмі мала, а паляўнічых—“хочь адбаўляй”. А між тым, тэрміны паляваньня і віды дазволенай да адстрэлу дзічыны адны і тыя-ж.

Напрыклад, у нас забаронен да адстрэлу глушац і забаронен там, дзе яго шмат і там, дзе яго вельмі мала; там, дзе ён можа расплодзіцца, і там, дзе ён ня можа ўжо больш плодзіцца з тае прычыны, што німа падходзячых умоў: німа лесу падходзячага, прапалі ягаднікі і г. д. Так-сама і з дзікай казой. Трэба прыняць пад увагу, што гэтыя віды плодзяцца ў глушки, яны туды і зъялітаюцца і зъбягаюцца. Але-ж, як вядома, у глушки любяць плодзяцца і драпежнікі! Атрымліваеща даволі ніпрыгожае ўражанье, што мы гадуем птах і зъяроў для драпежнікаў, бо гэта дзіч узята пад ахову закону. Ці ня будзе тут тое, што гэтым самим мы бя-
рэм пад ахову драпежнікаў: ваўкоў і інш.?

Я ні ў якім разе не станаўлюся на той пункт погляду, што мы павінны дазволіць бескантрольна вінішчаць такіх рэдкіх зъяроў і птах, як: бабёр (аб ім гутаркі быць ні можа), дзікую казу, глушца і інш. На тое-ж мы і гаспадары, каб ня толькі адстрэльваць, а і гадаваць. Я гавару толькі аб тым, што тэрміны паляваньня—гэта галоўны рычаг, пакуль што, у нашых руках для рэгуля-
ваньня сваёй гаспадаркі. Вядома, каб у нас былі правільныя паляўні-
чыя гаспадаркі, тады-б аб гэтым і гава-
рыць ня прышлося. Кожная гаспадарка ўводзіла-б мерапрыемствы ў паасобку. Зараш-жа мы павінны аб гэтым пагава-
рыць.

І так, мы павінны ўстанавіць гаспадар-
ча-мэтазгодныя тэрміны паляваньня, г. зн.
такія, каб адначасна і наша гаспадарка

не заняпадала і была карысць ад паля-
ваньня.

У праўленыні „Белкохотсоюза“ ёсьць паляўнічазнаўца і тры інструктары. Гэтаму штату неабходна заняцца вывучэннем паляўнічай гаспадаркі ў кожным раёне ў паасобку. Далей, траба скласці карту, дзе, які від птах і зъяроў плодзяцца і на падставе гэтага ўстанавіць тэрміны паляваньня. Пры ўстанаўленні тэрмінаў трэба прымати пад увагу і кліматычныя ўмовы.

Мне эдаецца, што ў гэтым годзе трэба дазволіць паляванье на глушца і дзікую казу. Вядома, гэтага нельга рабіць ва ўсёй Беларусі, але ў некаторых раёнах, дзе іх развязлося шмат—дазволіць паляванье на іх трэба, тым больш, што коз шмат зьнішаюць ваўкі, а глушоў—браканьеры.

Другія скажуць, што адстрэл іх павя-
дзе да зьнішчэння зусім глушца і казы. Калі мы забараняем іх да адстрэлу і не адстрэліваем драпежнікаў, дык усе нашы стараньні ў гэтым выпадку ідуць наスマр-
ку, бяз усякага гаспадарчага эфекту. Трэ-
ба прыняць пад увагу, што дзікай каза—
такі зъяроў, што вельмі лёгка пападае ў зубы ваўку, а глушыца—такая неразум-
ная птаха, што любіць гняздуціца ча-
мусці калі дарог і яе яйкі, а то і пту-
шаняты пападаюць у зубы аблезлага ба-
дзячага пса-мурзы.

І вось, калі мы возьмемся, як нале-
жыць быць, за зьнішчэнне ваўкоў, пернатых драпежнікаў, бадзячых сабак і браканьераў, дык паляванье на глушоў і дзікіх коз можна ў гэтым годзе дазво-
ліць, а тым больш, што такое мерапры-
емства выклікаеца загатоўкамі мяса. Але нельга толькі дазваляць адстрэл іх больш,
чым на год адразу і па ўсёй БССР, а
лепш—праз год і ў некаторых раёнах.

Дарэчы, на такіх самых пунктах погляду трэба стаць і пры дазволе адстрэлу ва-
вёркі.

М-да.



Трэба сваячасова падрыхтавацца.

Сезон загатоўкі пушніны і меҳсыравіны скончыўся.

З сакавіка месяца наступіў сезон загатоўкі скуры сабакі. Кожнаму таварыству трэба сваячасова падрыхтаваць брыгады па зынішчэнні гэтых драпежнікаў, загатоўцы скур, давесці пляны гэтай загатоўкі да ячэйкі і паасобных паляўнічых і шырока паведаміць усіх паляўнічых, што за гэтую загатоўкі належыць прэмія з разьліку 20% скуравых вырабаў, што асабліва цікава паляўнічым, якія ня маюць зараз магчымасці набыць абутак для палявання.

З красавіка пачынаецца загатоўка кратоў, якіх у гэтым годзе мы павінны загатовіць значна больш, чым у мінульым годзе, а між тым многа з нашых т-ваў да гэтага часу не забясьпечаны краталоўкамі, належнымі інструкцыямі і іншым неабходным для паспяховага правядзення загатоўкі кратоў. Дадзены заданні па загатоўцы пацукоў, у якіх нічога не гаворыцца: як гэтыя скуркі трэба правіць, эдымасць, німа ніякіх спэцыяльных прыладаў для лоўкі пацукоў.

У гэтым годзе паляўнічай кааперацыі прыдзецца загатаўліваць лекавыя травы, пух, пяро, грыбы, а магчыма і ягады і ўсе гэтыя віды загатовак зьяўляюцца

зусім новымі для паляўнічых. Тут таксама патрэбна падрыхтоўка. Мая думка, што па гэтых загатоўках, недастаткова будзе адных стандартаў і пісьмовых інструкцый—неабходна разаслаць усім таварыствам узоры ўсіх відаў гэтых прадуктаў па гатунках, каб кожны прыёмшчык меў магчымасць навочна бачыць, што патрабуе стандарт.

Гэта мерапрыемства значна зьменішыць лік памылак і падрыхтуе нашых прыёмшчыкаў да новых галін працы, а галоўнае зынішчыць той погляд, як гэта было ў мінульым годзе, што загатоўкі грыбоў, ягад і інш. нам невядомы, мы іх правесці ня зможам і таму трэба ад іх адмовіцца. Гэтага быць не павінна. Калі нам дадзены пляны загатовак, мы павінны іх выканаць найбольш паспяхова, а каб не зрабіць шкоды сябе і дзяржаве—трэба належна падрыхтавацца.

Вось пра гэта трэба падумашь усім т-вам, а пушнасындыкату і „Белк-охотсоюзу“ сваячасова забясьпечыць т-вы неабходнымі прыладамі для паспеховага выканання ўсіх відаў загатовак. Да гэтага часу яшчэ нічога ня зроблена. Трэба гэтыю памылку выправіць.

Б. С.

У абарону вавёркі.

Улічваючы катастрафічнае зъмяншэнне вавёркі, у свой час яна была забаронена да адстрэлу на трох гады, але чамусці праз год вавёрку пачалі адстрэльваць зноў. К часу забароны адстрэлу вавёркі яе ў нас, у Чачэрскім раёне, засталося мала, ды і то, галоўным чынам, у „Засожцы“, па левым баку р. Сожу, у лясініцтвах Нісімкоўскім і Палескім.

За час забароны, вавёрка вельмі значна распадлася. У вышэйпаказаных лясініцтвах вельмі вялікі лясны масыў у арэшнікам,—гэта і спрыяла памнажэнню вавёркі. Там, дзе ў 1928 г. можна было сустраць пару другую вавёркі, у 1929 г. было іх ужо некалькі дзесяткаў—прыбыльных (маладых).

Але ў восень 1929 г. пры адчыненні палявання, вавёрак зараз жа „ўзял ў работу“, так што ім і ў лесе часна стала. Паляўнічыя пачалі адстрэльваць, не клапоцічыся аб тым, сколькі вавёрок застанецца на будучы год: бралі па 9—11 штук на стрэльбу ў адно паляванье. У выніку гэтага, у сёлетні паляўнічы сезон вавёркі ня стала: за ўесь сезон у Нісімкоўскім лясініцтве знойдзена ўсюго 6 вавёрак; з іх 4 забілі, страйчышы на адну 13 набояў, а на

апошніх трох па 4—5 набоеў на кожную, бо вавёркі нізка з дрэва ня спускаліся. Мабыць забілі-б і апошніх, але скончыўся сезон палявання. З чатырох забітых 2 самкі і 2 самцы.

Такім паляваннем мы далі карысць на капейкі, а шкоды на рублі, зынішчыўшы ўшчэнт зывярка, які распладзіўся-б.

Больш было і засталося вавёркі ў Палескім леспрамгасе, дзе і зарэ можна знайсці штук з 15.

Што будзе на лета?

Калі не забараніць палявання на вавёрку, дык праз год яе зъянішчаць дащэнту; 20 вавёрак карысць вялікі не дадуць свай пушнінай, а зывярок будзе зъянішчан. Забараніўшы ж паляванне, мы, праз год-два, можам здабыць сотню (у нашым лясініцтве).

Зарэ павінны агаварвацца тэрмінам палявання. Мая пропанова: калі нельга забараніць адстрэл вавёркі і па ўсёй БССР, бо пушніна нам патрабуе, дык дазволіць адстрэл вавёркі ў тых раёнах, дзе яе ёсць шмат. Тут будзе некаторая зналегля з вядзеннем лясной гаспадаркі, дзе па пляну высякаюць адну дзялянку ў той час, як другая падрастасе.

Паляўнічы.

Яшчэ аб сабакагадоўлі.

У часопісі № 1 за студзень бягучага году аўтар артыкулу „Да аднаўлення сабакагадоўлі“ ў парадку абгаварэння артыкулу тав. Сільнікава „Задачы па сабакагадоўлі“, зьмешчанага ў часопісе № 10 за мінулы год выказаны целы шэраг мерапрыемстваў, якія павінны быць накіраваны да ажыццяўлення гэтай галіны працы нашас кааперацыі. Трэба признаць, што да гэтага часу справа аднаўлення сабакагадоўлі праходзіла вельмі слаба, бо як „Белкохотсаюз“, так і б. акруговыя праўленыні т-ваў мала зварачвалі на гэта ўвагі. Між тым грунтоўная наша праца па пушнарыйтоўках у большасці сваёй залежыць ад якасці нашых ганчакоў. Я, як і шмат паляўнічых, вельмі задаволен тым, што наша часопіс у параўнанні з мінулымі гадамі пачала ўдзяляць увагу нашым памоднікам на паляванні—паляўнічым сабакам, адводзячы яму належнае месца ў будаўніцтве паляўнічае гаспадаркі. Хоць я і не зьяўляюся вельмі вялікім спэцам па сабакагадоўлі, але нешта разумею і сам іх трymаю, а таму хачу выказаць сваю думку па сутнасці артыкулаў

Спосаб гадоўлі заводакіх паляўнічых сабак праз гадавальнікі пры таварыствах і самом „Белкохотсаюзе“ ў ластатковай меры паказаў, што такім чынам заводзкага рабочага сабаку ня выгадуеш і, галоўнае, не распаўсюдзіш яго сярод паляўнічых вёскі таму, што пры паказаным спосабе—сабакі абыходзяцца вельмі дорага, з аднаго боку, і паляўнічы ня мае ніякое ўпэўненасці ў тым, што выгадуе добра ганчака—з другога, таму, што вытворцы хоць і добрай кроўі, але залажаліся і ня прывычны да сапраўднае працы ў полі. Гэта гаворыць за тое, што мэтады гадоўлі паляўнічых сабак павінны быць перагледжаны і накіраваны ў бок атрыманьня найлепшых вынікаў пры найменшых страхах. Адным з такіх мэтадаў зьяўляецца контрактация, аб чым я гаварыў у сваім артыкуле „Паляўнічаму патрэбны добры сабака“ (№ 9 „ПБ“ за м/г.). Асабліва яскрава падкрэслівае гэта і тав. Сільнікав. Мы, сабакаводы Віцебску, вырашылі гэту справу проста. Пры ліквідацыі гадавальніка т-ва, сабак прадалі паляўнічым

па таннаму кошту на наступных умовах: сабака зъяўляецца ўласнасцю набыўшага яго, але злучка выжловак учыняецца па паказанню сэкцыі заводзкага сабакагадоўлі і тым выжлядом, з якім пакажа сэкцыя нават і тады, калі выклікаецца неабходнасць адпраўляць выжлоўку ў іншыя гарады. Усе выдаткі па злучцы і кармленню шчанюкоў нясе таварыства. За ўсе гэтыя выдаткі ўласнік выжлоўкі ўесь прыплод аддае таварыству, якое перадае іх паляўнічым на ўмовах контрактациі. Уласнік выжлоўкі ад кожнага прыплода мае права пакінуць сабе аднаго шчанюка за клопаты. Вынікам такога вырашэння справы т-ва да 15-га красавіка будзе мець два прыплоды добрых рускіх ганчакоў на вельмі выгадных умовах, бо кошт шчанюка ня будзе перавышаць 10 рублёў.

Праўда, жадаючых браць шчанюка на такіх умовах мала знаходзіцца, але той, хто хоча мець добра га сабаку заўсёды згадзіцца на такія ўмовы. Для развіцця сабакагадоўлі такім парадкам т-ва павінны дапамагаць уласнікам сабак. У чым канкрэтна павінна заключацца дапамога? Адказам на гэтае пытаньне зъяўляецца прапанова тав. Сільнікава, дзе ён піша: „Праўленыні т-ваў павінны дапамагаць паляўнічым, якія будуць гадаваць такіх сабак ня толькі маральна, але і матэрыяльна: Яны павінны задавальняць іх мукой і г. д.“

Думка тав. Сільнікава зъяўляецца надзвычайна каштоўнай, калі прыняць пад увагу тыя часовыя цяжкасці, якія адчуваюцца з кармамі для сабак. Сэнс прапановы тав. Сільнікава зводзіцца да наступнага: т-ва дапамагае паляўнічаму гадаваць добрых паляўнічых сабак, дык апошні (паляўнічы) павінен, у сваю чаргу, дапамагаць свайму т-ву распаўсюджваць заводскі матэрыял сярод мала забясьпечаных паляўнічых шляхам контрактациі прыплодаў ад яго сабак. Толькі тады, калі мы на ўсёй нашай працы па гадоўлі добра га сабакі прымем за падставу пропанову тав. Сільнікава, мы зможем дабіца добрых і сталых вынікаў.

Але-ж, займаючыся сабакагадоўлі, мы адначасова павінны памятаць, што адна-

толькі пароднасць нас ня можа задавальняць. Побач з гэтым мы павінны імкнуша да таго, каб наш прадукт быў высокай якасцю і па работе і адпавядай таму, для чаго ён гадуецца. Для гэтага патрэбна стварыць такія ўмовы, каб наганіванне ганчакоў і «навучэнне» выжлаў (лягавых) можна было ўчыняць на працягу ўсяго году праз арганізацыю асобных заказнікаў выключна для паказаных мэт.

Далей мы павінны канстатаваць, што па некаторых раёнах востра адчуваецца

недахоп кіраунікоў па гэтай галіне працы і таму, наша задача, падрыхтаваць еўрапейскую ўстанову, якая ў той самы час і будзе кіраунікамі па сабакагадоўлі ў раёнах, як гэта прапануе тав. Сільнікаў.

На справу сабакагадоўлі з'вернута ўвага „Белкохотсаузам“, а нам на мясцох застаецца толькі пасіліць сваю працу ў гэтym напрамку, узяўшы за падставу прапановы тав. Сільнікава і тады поспехі будзе забясьпечаны.

М. Кошко.

Гутаркі з маладым палляунічым^{*}).

Як работае сабака верхнім нюхам?

Развітаўшыся з сваім таварышом пасыля першай нашае гутаркі, я думаў, што ўсё-такі пройдзе некалькі дзён да яго нанедванья мяне зноў, аказалася аднак, што на другі-ж дзень, праз 10—15 мінут пасыля звычайнага скаічэння заняткаў ва ўсіх установах, г. зн. пасыля 4-х гадзін дню, у дэзверы майго пакою нехта пастукаў.

— Калі ласка,—адказаў я.

Дэзверы павольна адчыніліся і паказаўся твар майго ўчарашияга знаёмага. Сам ён увайшоў аднак не адразу, а прасунуў толькі галаву і, астаючыся за дэзвярмі, стаў прасіць прабачэння за раннюю наведваньне, якое аказалася неабходным для вырашэння пытаньня аб верхнім нюху ў ганчака і якое яго вельмі цікавіць. Урэшце знаёмы падышоў да мяне.

— Ну давайце прыступім да цікавай для вас гутаркі,—сказаў я.

— Давайце,—згадаўся ён і пачаў.

— Дык вось, мне цікава, як наогул сабака, будзь-то выжла ў ганчак, як ён успрымае сваім нюхам пах з'вера, або птушкі, г. зн. самы працэс успрыманія гэтых пахаў нюхам, потым перадачы ўражаньня ад іх у мозгі. Гэта першае, а другое—мне здаецца зусім немагчымым, каб ганчак мог чуць пах самога з'вера, а ні яго сълед, нават пры верхнім нюху.

— Ну, паслухайце,—з'яўрюцца я да яго.—Гэтага пакуль дастаткова для нашай гутаркі на сёньнешні дзень, таму што ча-

су да вашых вячэрніх заняткаў, аб якіх вы казалі раней, вельмі мала. Прашу толькі не перабіваць мяне, пакуль я ня выскажуся канчатковая, бо вельмі не прыемна траціць ніць сваіх думак.

— Згодзен, згодзені маўчуч.

— Ну, вось, і добра. Так першае з закрунутых намі пытаньняў аб нюху наогул гэта значыць чыста фізіолёгічнае пытаньне я, на жаль, вам развязаць немагу. Гэта пытаньне, якое адносіцца да галіны веттарынарных навук і, наколькі мне помніцца, на яго можна знайсці адказ у кнізе В. М. Басмана „Пейнтар“, якая толькі ўкладаўна выдана, і, думаю, ёсьць у кожнае палляунічай бібліятэцы, бо кніга вельмі добная і добра складзена і, як гледзячы на мала часу пасыля яе выданыя, разышлася амаль што поўнасцю. Такім чынам гэта пытаньне я пакідаю без адказа, раю з'яўнущца да вышэйпаказанай кнігі. Што ж датычыць другога пытаньня, г. зн. выкананага мною становішча, што ганчак, які працуе верхнім нюхам гоніць ня съледам, а непасрэдна ўспрымаючы пах самога з'вера, то гэта сваё становішча я пастараюся вам абрэзанацца.

З тae прычыны, што назіраецца за работай ганчака ў гэтай адносіне вельмі цяжка, бо бачыць сабаку на гану прыходзіцца вельмі рэдка, прычым на кароткі час, то я ўперад за ўсё выкарыстаю даным выпадку вам работу выжлы, а потым раскажу аб двух вядомых мне ганчаках з пэўным верхнім нюхам, але аб сваіх сабаках я расказваю ня буду, бо гэта можа паказацца вам няправайдай. Вам, вядома, знаёма паліванье з выжлам?

— Так, так вядома, — пасьпяшаўся заверыць мяне знаёмы.

— Чаго табе незнёма, табе ўсё знаёма, — падумаў я пра сябе і дадаў: — Дык вось, з усіх парод выжлаў большасць з верхнім нюхам, але мы возьмем, напрыклад, вядомага ўсім паляўнічым па свайму нюху чорнага пойнтэра „комбіза“, які належыць Б. В. Ясінскому. Ёсьць вельмі шмат удалих фотографічных здымкаў у поле, на работе гэтага ўдалага сабакі. Калі вы ўважліва прыгледзецеся ў постачь гэтага сабакі на стойцы, у становішчы шыі і галавы, у пастаноўцы амаль што ўверх вачэй, дык у вас не астанецца сумлення, што ён чуе ня сълед, а самую птушку. Гэта — раз. Потым, назіраючи, як сабака з верхнім нюхам падводзіць паляўнічага да птушкі, вы ўбачыце, што ён ідзе зусім па простаму напрамку (паляўнічыя кожуды, „як па ніты“), г. зн. тримаючи напрамак у адно месца, дзе сядзіць птушка. Нават, калі птушка пабегла, то і тут сабака ідзе амаль што проста. Вядома, гэта не магло-б быць і ня бывае ў сабакі з ніжнім нюхам, які заўсёды вядзе съледам і таму ўсе ізвіліны, якія робяць на сваім шляху птушкі, паўтараюцца і сабакам. Урэшце сабака, якія вядзе верхнім нюхам ніколі амаль не вяртаецца назад, ня робіць колаў, што звычайна для сабакі з нюхам ніжнім, якія страціў сълед птушкі. У сабакі з верхнім нюхам рух — толькі ўперад.

Такім чынам мы ўстанаўляем, што выжла, які работае верхнім нюхам бязумоўна чуе ня сълед, а самую птушку.

Чаму-ж гэтага мяне можа быць у ганчака? Ганчак (вядома добры ганчак ці „майстра“) бязумоўна надзелен больш тонкім нюхам, чым выжла. У той час, калі выжла вядзе па птушцы ціхім ходам, мяне спыняючыся і правяраючи носам струі паветра, ганчак мясецца з хуткасцю скакавога каня і нават шпарчэй. Адначасна падаючи голас і нюхаючи паветра, ён мяне спускае зьвера з нюху, не затрымліваючыся нідзе на яго паваротах і бывае выкідае цэлья куткі і ногул усе павароты, якія робіць на сваім шляху зьвер, асабліва заяц — бяляк. Вось аб такіх двух ганчакох я і хачу вам расказаць.



Калі я быў яшчэ студэнтам університету, у двух маіх таварышоў, братоў Сыціных у горадзе К., быў рускі ў лёгкім чапраку выжлец ганчак „Рыдала“. Яго зналі ўсе паляўнічыя мяне толькі ў горадзе, але і ва ўсёй губэрні і нават па-за мяжамі. Нарадзіўся ён ад ганчакоў вядомага тульскага паляўнічага П. А. Сьвечына. Ганяў гэты выжлец бяз кола амаль па ўсякаму зьверу і выпадкаў, дзе ён паказваў сваё дзіўнае масцьцерства, свой нюх было больш, чым дастаткова, але вось адайн раз, я помню, як Рыдала адзін падняўшы беляка чуць не на самым краю лесу, хутка павёў яго ў глубь лесу і раптам, крута павярнуўшы, пагнаў назад. Я ў гэты час заставаўся ў полі і бачу — бяляк выкаціўся ў чыстае поле і мясецца на мяне, але далёка, так што прыходзілася перабегчы некаторую адлегласць, каб да яго наблізіцца.

Бяляк, відаць папаўся бывалы і пасьпейшучы мяне, бягучым да яго на-перарэз. Хутка павярнуўшыся, ён ужо імчаўся зноў к лесу на такой адлегласці, што стрэліць мяне прышлося, і зынік з вачэй. Таксама хутка паявіўся з лесу і Рыдала, але полем ён ужо не павёў, а перавёўшы галаву па таму напрамку, куды пакаціўся бяляк без малейшага скола, пагнаў яго да лесу. Адлегласць між канцамі кута, пад якім бяляк выкаціўся з лесу і зноў пашоў у яго, было мяне менш 50 крокуў. Уесь гэты куток быў выкінуты Рыдалам з свайго шляху і пры гэтым бяз скола.

Хіба гэта не сцьвярджае, што яму на важны быў сълед, а важан пак самага зывера? Але самае галоўнае, што яшчэ другія тры сабакі, якія былі з ім, падвальваючы да Рыдалы, вынесліся ў поле і прабеглі ўсе тым съледам, які аставіў пасылья сябе бляк, а Рыдала ўжо далёка плакаў над беляком, хутка прымушаючы яго рабіць кола да сваёй лежкі.

Гэта было даўно. А вось і нядайна, на першай палявой спробе ганчакоў, учыненай таварыствам „Московскій охотник“ зьявіўся рабы англа-рускі выжлец „На-



бат“, які належыў с. Хрусталі, Малараславіцкага уезда С. Н. Бодулёву. Падняўшы старога беляка Набат вёў яго амаль бяз скола два колы (на колькі я помню можа быць больш), прычым бляк ішоў у некаторых мясцох проста па вадзе і праз болата, што бачыў судзьдзя М. І. Аліксеняў. Я ў гэтых час, будучы таксама судзьдзей спыніўся з публікай на шырокай дэялянцы, праз якую Набат некалькі разоў пераводзіў беляка. Урэшце бляк, відаць, стаў злаваць пад націкам паратага ганца і, перасекшы дэялянку, хутка паварнуў вноў пад кутком прыблізна ў 50 кроек і пабег ў той квартал, адкуль толькі што вёў яго Набат.

Як толькі бляк скрыўся, усім нагамі вынессяся за ім Набат і, чуць не праехаўшыся на баку, крута паварнуў, высока падняўшы нюх і быў скоплены сваім гаспадаром па загаду судзей, злавіўшы яго за нагу.

Яспа, мне здаецца, што тут мы бачым работу ганчака з верхнім нюхам, гнаўшага проста па зывёру, а не па съледу.

Урэшце прывяду для вашага ўпэўненія яшчэ наступнае: якая была розніца між сабакам з верхнім нюхам і сабакам з ніжнім нюхам, калі-б яны гналі аднолька-ва, чуючы толькі сълед? Уся розніца зводзілася толькі к становішчу галавы сабакі, г. зн. з верхнім чуцьцём трymаўбы па гону галаву к верху, а з ніжнім — к нізу, у апошнім-же ніякай розніцы ў рабоче, вядома, ня было б. Значыць і перавага аднаго нюха перад другім не магла-б быць.

Воеў усё, што я могу вам прывесці ў довад гону сабакам з верхнім нюхам па самому зыверу, а не па съледу, хадзя, можа быць, у некаторых выпадках прыхватвае і сълед. Упэўніў я вас?

— Упэўніў, і вельмі вам дзякую, а вось на вячэрнія заняткі я, мусіць, спазыніўся, але ж усё-ж такі трэба бегчы.

— Бывайце! Заўтра вячэрніх заняткаў у мяне німа і я прыду раней, калі дазволіце.

Знаёмы ўзяў шапку і скрыўся за дзвіярмі.

Н. Чэлішчаў.



Шотляндзкі сэтэр.

Да 1918 года шотляндзкімі сэтэрамі называлі чырвонабуланых у буйных плямах ангельскіх сэтэрай і из выстаўках (прауда, толькі ў Францыі) вылучалі ангельскіх сэтэрай такой масці ў асобныя клясы. Да міравой вайны ў Францыі славіліся чырвонабуланыя, лёгкага складу, сэтэры гадавальніка „Форзак“ гр. Дзе-Монброн, але в 1918 г. цэнтральнае кінолёгічнае таварыства, якое кіравала французскія сабакагадоўляй, гэтама асобныя клясы чырвонабуланых ангельскіх сэтэрай скасавала, у выніку чаго і сама назва шотляндзкіх сэтэрай малана-малу забываецца. Але ў СССР яшчэ гэта назва ёсьць і адносіцца да ангельскіх сэтэрай з буйнымі памеранцавымі плямамі, хади для іх ёсьць другая і больш верная назва памеранцева-буланых або памеранцева-бельтон.

Але тэрмін „шотляндзкі сэтэр“ мае сваю гісторыю і павінен быць захован. Справа ў тым, што гэрцаг Гардон, меў у Шотляндыі гадавальнік сэтэрай трох масцей, якім пасцяя яго сімерці і распродажы гадавальніка прысвоена назва „сэтэргардон“. Пазнейшыя заводчыкі паставаліся, у сілу вымаганняў моды, вытрыміць белую масць у гэтых сэтэрай і такім чынам, чорна-падпалымі сэтэры ўтварылі ў гісторыю кінолёгіі пад назвой гардонаў. Заўажым, да речы, што вытрымленыя белага колеру—адна з галоўнейшых прычын упадка якасці сэтэрай чорна-падпалых і паусяменснага вымірання іх. Да гэтага часу белыя адзнакі ў масці гардонаў „не паважаюцца“ і толькі дапускаюцца на грудзях і на пальцах, і ні ў якім разе не дапускаюцца на іншых частках керпусу.

Белыя плямы, аднак, у сілу законаў атавізму (увзароту да сваіх продкаў) да гэтага часу праскальзываюць у масці чорна-падпалых сэтэрай, бо белая масць іх продкаў была пераважнай у іх керпусе, займаючы плошчу адной трэці ўсёй масці. Чорнападпалы сэтэр замест „сэтэр-гардона“ па месцу свайго пахождання і пачатку пароды мае поўнае права лічыцца шотляндзкім. Сэтэр гадавальніка гэрцога Гордон угасці і распыліся, кроў

іх час ад часу паўтаряеца ў трохмілёрных ангельскіх сэтэрах. Калі мы называем белых лаверакаў—ангельскімі сэтэрамі, называем таксама чырвоных сэтэрай ірландзкімі па месцу іх пахождання, дык ніяма ніякіх лёгічных падставаў называць чорна-падпалых сэтэрай імем даўно забытага нейкага гэрцога, які ніяма падстаў наогул называць грубашэрстнага грыфона імем „Кортальсон“, які вывеў гэтую пароду, ангельскага сэтэра—„лаверакам“.

Называць чырвонабуланых у буйных плямах ангельскіх сэтэрай „шотляндзкім“ ня верна: раздзіма іх не Шотляндыі і гэтых сэтэр выведзены ад помесі ангельскіх сэтэрай з ірландзкімі. Раней афарбоўка ірландзкага сэтэра была чырвона-буланая і толькі пасцяя белыя колер у іх масці таксама вытрымлены полавымі падборам. У партыі людзей праціваюць упіранца ў называне чырвона-буланых ангельскіх сэтэрай „шотляндзкім“, высоўваючы аргумент, што сэтэры такога акрасу вывезены ў Эўропу і другія краіны съвету з берагу Шотляндыі. Ня трэба забываць, што лепшыя паліўнічыя ўгодзядзі на тэрыторыі Вялікабрытаніі—у Шотляндыі і чиста ў Шотляндыі згрупаваны да гэтага часу буйнейшыя гадавальнікі сабак, але гэта не дае яшчэ права лічыць усіх сабак народжанымі там—шотляндзкімі.

Арабскія заводчыкі коні, куры Плімут-Рок, трусы Шампань, незалежна ад таго месца, дасыны раздзіліся, імянующы паусяменснага імем таго месца, адкуль яны паходзяць.

Старасъедзісага тыпу чырвона-буланых ангельскіх сэтэраў і наогул ангельскіх сэтэраў з буйнымі памеранцева-чырвонымі плямамі—весьмі рэдкі і ўсё месці менш іх відаць на выстаўках. Ніяма, па гэтаму сэнсу, вытрымка іх у нейкую асобную рэзнявіднасць, называючы яе зусім памылкову „шотляндзкай“.


Ни будзем выдумліваць назваў новых парод: у нас ёсьць зусім устаноўленая кінолёгічная тэрмінолёгія: ангельскія сэтэры (б. сэтэры лаверакі), ірландзкія чырвонныя сэтэры і сэтэры шотляндзкія б. сэтэры—гардон, чорныя ў падпалах.

А. Дзюльманаў.

Доберман-пінчэр.

А які Доберман-пінчэр па экстэр'еру, усе з вас ведаюць.

А. Ц.



У кінолёгічным міры такія імёны, як Е. Кортальс, Лаверак, Леюзін сталі ўласнымі для выведзеных імі парод сабак. К гэтым імёнам трэба дадучыць і імя Добермана з яшчэ большымі правамі на назоўнасць. На самай справе, Кортальс, Лаверак толькі поленішылі пароды собак, якія яны атрымалі ўжо ў гатэвым відае, а Доберман вывеў сваю пароду, шляхам злучэння іншых парод між сабой, Доберман-пінчэр ні па тыпуп, ні па сложы не можа быць прылічан да парод аўцарак, яшчэ менш ён падобен на тэр'ера, яшчэ, менш на паліўнічага сабаку. Добермана спрэвідова лічыць патомкам чорна-падпалагі тэр'ера (блэкенд тэр'ер).

Доберман, які ўтварыў гэтую пароду, які быў вучоным, які быў зоотэхнікам, але вывеў сям'ю сабак, якія вымілілі ў асобную пароду. Доберман-пінчэр не вымірае, хади ўжо існуе 50 год, і в кожным годам усе паляпшаюцца і ўдасканалываюцца. Гэтым ён абавязан свайму пахожданню ад шмат якіх парод, умела злучаных і падабраних.

Паляўнічыя стрэльбы

Доўгія рулі ці кароткія.

У № 2348 францускае часопісі „Элевер“ ад 8/II 1931 году зъмешчана заметка наступнага зъместу: „Спрэчкі аб доўгіх і кароткіх рулях таксама стары, як і сама аружэйная тэхніка, але толькі малавопытныя людзі могуць думачы, што гэтая спрэчкі ня маюць практычнага значэння. У гэтых спрэчках уперад за ўсё гавораду аб дальнасці боя, правідлова мяркуючы, што сталасьць і вострасць яго даюць больш вынікаў на большую дыстанцыю. Усім вядома, што год ад году дзвічы становіцца менш, так што ўзядзь яе можна толькі маючы стрэльбу з добрым боем.“

На працягу апошніх 50 год у аружэйнай вытворчасці кароткія рулі выдеснены зусім, або амаль зусім, рулі доўгія.

Кароткім рулям надаюць наступныя прапавагі: 1) яны палягчаюць вагу стрэльбы, 2) стрэльба з кароткім рулемі больш прыкладзістая, прыгажэйшая і больш ураўнаважная, 3) у зарасцянях з стрэльбы з кароткім рулемі лягчэй управіцца стрэліц, 4) стрэльба з кароткім рулемі заўсёды больш прыкладзістая.

На самай справе, чым даўжэй рулі, tym цяжэй узядзь птушку на мушку і tym далей склізіць вока па прыцэльнай плянцы к канцу руля і к мушцы. Я признаю, што ў гэтай адносіне розніца між доўгім і кароткім рулемі не такая вялікая ў сэнсе прыцэла, усяго 2—3 сэкунды, але і гэта розніца вялізарная, прымаючы

пад увагу, што ў гэтых 2—3 сэкунды птаха ўсьпее пакрыць адлегласць у 8—10 мэтраў.

Стрэльбы з кароткім рулемі, г. зн. не перавышаючымі даўжынёй 65-75 сант., з'явіліся пасля вырабу стрэльбаў, якія набіваюцца з казённай часткі, а чокавая сывідроўка дала гэтым рулям кучнасць і вострасць на нармальную і найбольшую для сталасьці боя адлегласць у 35 мэтраў.

Паказваюць, таксама, што шараванье шротавага набою ў кароткіх рулях аб съценкі менш кароткая—па працягу часу, а сіла набоя павышаецца пры выляце яго з рулі; значыцца, і паслабленца вострасць пры паданні шроту ў дзіч.

Аднак, прыхільнікі доўгіх руляў гаворяць, што такія рулі б'юць лепш, бо ў доўгіх рулях паразавыя газы дзейнічаюць на больш доўгі час пры выштурхованыні набою з рулі, а прыцэльванье пры доўгіх рулях хадзі і больш маруднае, але за тое лінія прыцэлу вярнейшая. Доўгія рулі з цыліндрычнай сывідроўкай лепш б'юць і замяняюць чокі, якія павялічваюць аддачу пры вялікіх набоях.

Стрэльба з вялікай аддачай—ніколі не нясе верна набоя ў мішэнь. У доўгіх рулях цыліндрычнай сывідроўкі можна карыстацца канцэнтратарамі, сетачкамі і г. д., дапасаванье якіх у чоках не дапусціма“...

А. Т.

Рулі хромо-нікелевай сталі.

У амэрыканскіх вайсковых часціцах вырабоўваюцца зараз вінтоўкі, рулі якіх зроблены з хромо-нікелевай сталі і з мэтай паўнаняня лёгкасці чысткі іх і наколькі яны ня так дужа іржавеюць, чым рулі з сучаснай звычайнай сталі. Вырабаванье руляў хромо-нікелевай сталі ў ві-

тоўках калібра 7,6 мм, кулямётных калібраў 13 мм і аўтоматычных пісталетаў паказалі значна большую ўпартасць па ізвышванью і іржавеніню. Для вырабаванья ўзята было трох вінтовачных рулі хромо-нікелевай сталі і на працягу году з іх зроблен шэраг стрэлаў па сэрыях,

Трусагадоўля

Як лячыць трусоў*).

Супроць рыніта мною выпрабаван ангуляцыйны сродак калі, кіслы марганец 0,5 і салёная кіслата 1,0 на 15 куб. метраў паветра. Даець падыходзь трусам гэтым паветрам 5-10 минут, потым пашкаванне добра праветрыць. На працягу 6-7 дзён трусы папраўляюцца.

Слабым трусам, у якіх адсутнічае апэтыт, ласцяна на дарослага 3 куб. сант. рыб'яй тлуштасці. Трусам, у якіх наогул адсутнічае апэтыт, у корме трэба прымбаўляць салёной кіслаты 3-4 кроплі на дарослага. Апэтыт ад гэтага ўзбуджаецца.

Жан.

Чым карміць трусоў.


Саку памяшаныя хутка будзе самай буйной з гапінаваных па трусагадоўлі ў БССР. З прымынні гэтага ўзынікае пытаныне аб задавальнені трусоў кормам. Трус харчуецца выключна раслінным кормам. Ен паядае пават такія травы, якія не юдуюць іншыя жывёлы, напр., падын, лісты асіны, бэрозы, тополі, акацыі, бярозы і інш.

Для падайчыніх арганізацый задаволіць такім

Ад рэдакцыі. Перш, чым дапасаваць які-небудзь новы, у тым ліку і вышэйпаказаны спосаб лячынкі трусоў, трэба яго дакладна праверыць.

Рэд.

прымым праціроцы або чыстыцы рулі не падлягалі зусім. Першапачатковая дакладнасць боя адной рулі парушылася між 6-7 тысяч стрэлаў; другой—між 19 і 20 тысяч і трэцяя вытрымала 34-35 тысяч стрэлаў, не пашкодзіўшы бою, тады як руля кулямёта з звычайнай сталі вытрымлівае ўсяго толькі 10 тысяч стрэлаў. Потым былі выпрабаваны 5 руляй хромо-нікелевай сталі: з кожнай зроблен шэраг сэрый па 10 стрэлаў з пакіданнем руляй бяз чысткі на працягу 72 гадзін. Усяго такім чынам зроблена з кожнай рулі 1 тысячі стрэлаў. Пасля першых 40 стрэлаў



Трус мэтис.

кормам трусоў вельмі лёгка, асабліва пры систэме певялікіх гадавальнякаў, раскіданных па БССР.

Апроч таго, неабходна пасяяць сарадзелі, жыта, аўса, ячменя, канюшыны, буракоў, бульбы, шпаргеля, бруцкі, морквы, землянай ігрушы, пятратушки, гароху, ільна, кукурузы, адным словам—усяго таго, што расце ў нашым клімаце.

Кожнаму падайчыніку т-ву, маочаму трусятнік, неабходна паклапаціца аб корму.

Жан.

зявілася іржа, якая паступова павялічвалася па меры працягнення выпрабаваніяў, але на працягу году пашырэнне іржы па краёх рулі ішло вельмі слаба, хадзя маслам рулі і не праціраліся.


Досьледы паказалі, што іржа і ракавіны затрымліваюцца працэсам хромо-нікелевання каналу рулі, што і павялічвае іх моднасць і службу, але, з другога боку, неабходнасць чысткі і змазвання руляй хромо-нікелевай сталі таксама наўочна, як і руляй звычайных.

Цюльпанau.



Прамысловасе развяздзеніе трусоў*).

Нам неабходна разгариуць прамысловую труса-
гадоўлю. Кожнас раптаварыства пляўнічых па-
вінна мець на менш 100 галоў трусоў племянных,
г. зн., якія могуць пладзіцца толькі ў клет-
ках і г. д. Што датычыща развяздзенія трусоў на



* Ставім на абгаварэніне работнікаў трусаводаў.

Зорын.

Адзічаныне трусоў.

Утриманыне трусоў у клетках абых-
одзіцца вельмі дорага. Для гэтага трэба
будаваць дарагія клеткі, навесы, а такса-
ма абзаводзіцца спэцыяльным штатам.
Шмат сродкаў уходзіць на догляд і
корм.

Для прамысловага развяздзенія, чи-
гледзячы на тое, што з добрай пароды
мы атрымаем паменшаныне труса, трэба
даць поўную волю. Для гэтага неабходна
выбраць месца, заросшае кустамі, разъме-
рам каля 5-га, абрарадзіць шчыльна апол-
камі і пусьціць туды некалькі пар
трусоў.

Неабходна таксама наніць чалавека
для аховы трусоў ад драпежнікаў і інш.,
засеяць гэты вучастак канюшынай, жар-
наўцом, аўсом і інш. Такім чынам, трусы
будуть забяспечаны кормам.

Пры такім развяздзеніні трусы станові-
вяцца вельмі таннымі. Калі ўзяць Аўстрыю,
Амерыку, Галіяндыю, Гішпанію і г. д.,
дых там разводзіць трусоў на
мяса ў адзічальным становішчы. У нас-жа

волі, то тут ёсьць магчымасць выкарыстаць выс-
пі і паўыспы нашых рак і вазёр.

На выспах пажадана разводзіць трусоў на мя-
са, не пародных, больш за ўсё венскіх бла-
кітих, якія не баліца туманаў, не баліца вад-
ы і, часам нават плаваюць. Для трусаўдоўлі на
выспах неабходна мець вопытнага трусавода і да
яго аднаго памочніка, якія-б маглі весьці падлік
трусоў і адначасова ахоўваць іх ад ворагаў.

На выспах можна пасеяць канюшыну, верна-
вую культуру, якія падыходзяць па клімату, апра-
ча таго неабходна пасеяць жарнавец. Трусы на
волі будуть здаравей і не патрабуюць вялікага
догляду. Захварэўшы там, трусы сам знойдзе корм.

Такая гадоўля трусоў дасьць нам вілікую ка-
рысць. Самка, практычна 4 гады пры ўмове, калі
яна будзе кашціца па 8 трусяннят, і калі трусян-
ніты выжывуць і таласама дадуць прыплод, дасьць
1.274.840 трусоў. На кожную пару трусоў (самку
і самца) неабходна 10 кв. метраў плошчы. На 100
пар патрабуецца больш за 100 кв. метраў. Треба
даць плошчу і для прыплоду. З гэтага разылку і
треба выходзіць пры арганізацыі такіх трусятнікаў.

Зніты пад трусятнікі вучастак неабходна ёб-
саджваць дрэвамі, кустамі; вясіваць травамі і г. д.
Развяздзеніе трусоў на волі, калі ўмелі залічы-
ці, вельмі танные, бо не патрабуюць вялікіх затрат
сілы чалавека, а таксама средкаў.

Пры багацьці кустарнікаў, пралескаў і г. д.
гэта справа можа пашырацца тым больш.

З—н.



Па таварыствах і ячэйках

Узьдзенскае таварыства паляўнічых бязьдзейнічае.

З часу арганізацыі Узьдзенскага самастойнага таварыства паляўнічых адбылося толькі адно арганізацыйнае паседжанье. Кіраўніцтва сельчэйкамі адсутнічае і амаль ніякае масавае працы з ім не праводзіцца. Па ініцыятыве некаторых паляўнічых мястачку быў учынен адстрэл бадзячых сабак. Забілі каля 40 шт. і на гэтым скончылася ўся праца. Што зроблена ў гэтых напрамку паляўнічымі ячэй-

камі—райтаварыства ня ведае. Гэта ня гледзячы на тое, што на эгульным сходзе паляўнічых была вынесена рэзолюцыя аб узмацненні работы ў т-ве.

Трэба, каб паляўнічыя актыўна ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы да веснавой слябы веснавой нарыхтоўкі пушніны і ва ўсіх агульна грамадзкіх кампаніях, якія зараз стаяць перад краінай, а кіраўніцтва з боку райтаварыства няма.

Паляўнічы.

Брагінскае т-ва паляўнічых.

Перарэгістрацыя прайшла здавальняючы. Усяго перарэгістравалася 356 паляўнічых. Сабрана на пабудову дырыжаблю 98 руб. На часопіс „П. Б.“ падпісалася 249 чалавек. Праца ў паляўнічых ячэйках наладзілася. Праўда, ёсьць яшчэ і зараз адсталыя. Лепшыя па работе ячэйкі бярудь на расхват краталоўкі.

Збор пушніны ўтвараецца падворна. У трусятніку ёсьць ужо 40 трусоў.

Сідарэнка.

Вынесіць пастановы.

Бабруйскае таварыства працуе нездавальняюча. Аб гадоўлі сабак і трусоў выносяцца пастановы, але гэтая пастановы ня выконваюцца. Браканёрства на глядаецца яшчэ і дагэтуль. У паляўнічых засталася пушніна, а праўленіне не рабіла нікіх заходаў для яе выкачванья. У магазыне т-ва таксама мала звязотлася ўвагі на загатоўку пушніны. Былі такія выпадкі. Калі я прынёс пушніну, дык загадчык магазынам сказаў:—Хай-бы ты лепш адразу ўсю сабраў і прынёс. А то носіць па адной скурцы!—Адно гэта гаворыць за тэмпі працы т-ва.

Можна было-б закантрактаваць і трусоў і сабак і пачаць гадоўлю іх, але т-ва палец аб палец ня ўдарыла для гэтага.

Ю. З.

План ня выканан.

Яшчэ ўвесень у часопісі паказвалася на прарыў па пушных нарыхтоўках у Барысаўскім раёне. Хадя плян і быў даведзены да паляўнічых ячэек і мас паляўнічых, але прасачыць за яго выкананнем ніхто не падумаў. Ячэйкі не гледзелі за сваімі паляўнічымі, куды імі здавалася пушніна. Ня было разгорнута ні сацспаборніцтва, ні ўдарніцтва па гэтай работе.

Між тым, другія загатавіцелі выкарысталі гэты момант і пачалі даваць прэмію за зданую пушніну мануфактурай. Такім чынам паляўнічы адварнуліся ад сваёй кааперацыі.

Трэба хутка выявіць тых, хто не здаваў пушніны, хто яе і дагэтуль марынуе

Добры пачын.

Т-ва рашыла арганізаваць трусятнік „Белкохотсаюз“ дапамог ім у гэтым і выдаў 100 трусоў матаў.

Трусятнік арганізоўваецца ў калгасе „Маяк сацыялізму“ х. Круглае, што ў 10 кіламетрах ад гораду. Тут месца падыходзячае: апрач трусятніка будзе пабудавана рыбная ферма, пчэльнік, куратнік і паказальны вучастак паляўнічай гаспадаркі.

Зараз гэтыя гаспадарчыя мерапрыемствы аблікаркоўваюцца ў насыценгазэтах т-ва „Стрэльба“ і паляўнічым актывам. Паляўнічы з ахвотай уступаюць у паляўнічы калгас і агульнымі сіламі будуюць сваю гаспадарку.

Р—ж.

Зынішчаюць ганчакоў.

У Журавіцкім раёне ёсьць некалькі ганчакоў, але нельга быць спадзяваным, што і яны не загінуць. Справа ў тым, што ў гэтых раёнах вельмі ўжо „рашуча“ ўзяліся за зынішчэнне сабак, якія бадзяюцца ходзіць сабе і з гаспадаром па-за межамі насељных пунктаў.

Так, напрыклад, ганчак Вайцэнкава застрэлен з вакна міліцыі ў м. Журавічы. Таксама забіты і сабака гр. Астроўскага. Некалькі сабак—ганчакоў забіты ў самы сэзон палявання. Была нават вынесена пасстанова РВК аб забароне страліць ганчакоў, але і гэта не дапамагае.

Ляхоўскі Г. С.

Ад рэдакцыі: Палляунічым неабходна рашуча ўзяцца за зынішчэнне бадзячых сабак, але нельга зынішчаць сабак, карысных сельскай і палляунічай гаспадарцы—добрых дваровых і палляунічых. Якім жа чынам пазнаць бадзячага сабаку? Бадзячым сабакам прызнаецца той, што ходзіць сабе і з гаспадаром, бродзіць не на

прывязі па-за межамі насељных месцаў, чым прыносяць вялікую шкоду (Бюлетэнь СНК № 17, арт. 42 за 1927 г.). Адсюль вынік, каб сабака не папаў у катэгорыю бадзячых неабходна трymаць яго на прывязі.


Рэд.

Браканьец пакараны.

У Бешанковіцкім раёне, яшчэ ў летку ў р. Сьвеча, была злойлена выдра для Усебеларускай выстаўкі, але па дарове прыватнік Фінкер ад імя райтаварыства аўкупіў гэту выдру за 24 руб. і з Шэйніным забілі яе. Выдра аказалася котнай.

Бешанковіцкі суд тро разы разглядаў гэту справу, па адвінавачанью Фінкера і Шэйніна ў браканьецтве. Урэшце справа разглядалася ў Чашніцкім Нарсудзе, які вынес прыгавор: прызнаць адвінаваньне ў браканьецтве даказаным і падвергнуць Шэйніна заключэнню на 3 гады з пазбаўленнем у правах на 5 год. А як пакаран Фінкер?

Жан.



Труслінкі Менскага гарадз. т-ва.

Апавяданьні і нарысы

Шуміць, гудзе вясна.

(Урывак з аповесці „Марсэль“).

Зноў зывініць у сънежным цесьце вада. Покаюдца пупышкі вербалоз. Раніцамі ў празрыстым паветры бурліць повабная прызыўная песьня цецярукой:

— Шыўуу... — шишишыыт... шыўуу—шишишыыт... Бурл—бурл, бурл, бурл...

За каханье, ускалыхнуты сілаю вясны, змагаецца дзіўны піявун. Ен прагне жыць, прагне множыць жыцьцё на гэтай вялікай зямлі...

— Шыўуу—шишишыыт... Шыў-шиш... Бурл—бурл, бурл... шиш.

... Ірвецца ў зайдрасці піявун, убачыўшы як да каханкі, якой ён пеў песьню вясны, падляцеў авонячы гнуткім пер'ем, супраціўнік...

Хутка над залітымі нізінамі засвішчуць крыльлем качкі.

Ля будынкаў саўгасу ў ледзь чутнай стыні раніцы стаіць нярухома чалавек, стаіць пяць, дзесяць хвілін, паўгадзіны. Моўчкі глядзіць на далёкі пажар усходу. А па зямлі плынуць з махавога балота таямнічыя веснавыя гукі.

— Гра, гра, гра,—крычаць у лесе, за-клапочаныя папраўкай старых гнёздаў, вароны.

Усё аджыло і заварушылася пасьля цёмнай гулкай начы.

Чалавек усё яшчэ стаіць нярухома.

— Марсэль!—чуваць аднекуль здаровы моцны голас.—Марсэль!

Маўклівы чалавек паварачвае ў бок будынкаў галаву.

— Аго, вось ён дзе!—зноў чуваць голас.—Шукаў, шукаў, цябе...

З-за саўгаснае аборы выходзіць стары паджылы мужчына. Падыходзіць да маўклівага чалавека і бярэ за руку.

— Добры дзень табе. Слухаеш тут, як гудзе зямля? Добрая справа. Я, часамі, калі німа работы, іду ў лес, каб паслу-хадзь, і паглядзець як рызыдуюць цецярукі.

кі. Слаўныя птушкі! Увесень я часцяком прыношу іх дамоў. Я ж—палаўнічы. Цяпер мне пакуль што німа часу, каб пайсьці на балота, дык я часцяком хоць паслуходзіць іх песьню прыходжу сюды...

Ен балбоча, як цецярук. Потым вымае папяросы і дае Марсэлю.

— Я люблю, слухаючи такімі раніцамі курыць. А слухаць ёсьць што. Усё цяпер шуміць, зывініць, гудзе пасьля зімы. Мне 65 год, але кожны раз, як прыходзіць вясна, мяне трасе нейкаю маладой радасцю. Эдасцца, хоць сорам казаць, выправіўся-б і бег, пакуль ёсьць сіла, у гэтym звонкім і салодкім паветры. З мяне нашы хлопцы часцяком съмлюцца, кажуць што я дзяцінею. А хіба ж які праступак, калі я тады-сяды прайдуся паслухаваць вясну?

Блакітны дым ідзе ад папярос тонкай істужкай і хутка раставяеца ў гулкім празрыстым паветры. У ваччу старога іскры ад вялікай радасці абнаўлення.

— Хутка сплывае вадою сънег,—кажа ён.—Мы выцягнем плугі, запражом трактар і на поле. Насенне адсартавана, угнанення хапае. Можна сказаць усё на спагатове: толькі ары ды сей.

Як на блізкіх дарагіх гасціц глядзіць ён на лапікі зямлі, што вышлі з-пад сънегу. Задаволеная ўхмылка пльве па твару.

— Хутка ўся зямля раскрые свае грудзі, каб прыняць усё, што можа пладзіцца і расцьці. Люблю я яе, зямлю. Ох, люблю!

Ён ледзь гаворыць па-француску. Сам немец. Пасьля царскага плену застаўся тут жыць. У часе рэвалюцыі выпісаў сюды і сваю сям'ю. Яго прозвішча Штайгервальд. Спэцыяльнасць—каваль.

Марсэль сустрайць яго ўчора, калі прыехаў пасьля сула над Зянькевічамі ў саўгас. Штайгервальд завёў яго ў пакой, які вызначылі рабочыя для Марсэля. Дырэк-

тар прасіў перадаць Марсэлю, каб ён раией асвойтаўся, а паслья, калі захоча, можа браца за якую работу.

Марсэль ня спаў усю ноч. Смаліў табак і ўсё думаў, як яму тут давядзеца жыць. А як раніца заглянула ў вонкы—надзея кожух і пачаў хадзіць па саўгасу. Заброў сюды і от каторы час стаіць моўчкі.

Зазванілі на работу.

— Ну, я пабягну,—сказаў Штаргейвальд.—Трэба ў кузьні падправіць плугі для калгасу „Змаганье“. А ты ідві ядою падмацуць. Ды заглянь да мяне. Вунь—кузьня.

Увесе дзень Марсэль ня стыкаўся на нагах. Заходаў у хлявы, дзе дайі кароў, быў у сталярні, сталоўцы. Паслья заглянуў да Штайгервальда.

— Сёння ў нас сход,—паведаміў каваль.—Я па цябе зайду.

У кузыню ўваішоў дырэктар саўгасу.

І тут Марсэль заўважыў, што гатае начальства звяртаецца да кавала, як ён Марсэль гаварыў некалі з сябрам Жанам.

Пажартавалі нечага, закурылі. Дырэктар выйшаў, а Штайгервальд пачаў бухаць цяжкім молатам па распаленым жалезе. Нават замарыўся ад цяжкай работы.

— Дайце я вазьму молат,—прапанаваў Марсэль.—Вам лягчэй будзе.

— Калі ёсьць ахвота, паспрабуй,—згадаўся каваль.

Марсэль узьняў молат і жарнуў па жалезнім агні. Залатыя іскры пырнулі ў прыцемкаватай кузьні. Марсэль адскочыў у брк, баючыся, каб не апаміць дела.


— Ня бойся!—супакоў яго Штайгервальд.—Нічога няма страшнага. Яны на цябе менш падаюць.

Марсэль эноў узяўся за молат і ўжо, яшчэ апасаочыся, ударыў слабей. Потым налаўчыўся і ўнейкай злой радасці ад сваёй сілы пачаў зьдзекваша жалезам з жалезам.

І як біў молатам—адчуваў, што ўнутры паступова расьце і ўзінімаецца нештана вое, нязнанае раней. Яно шумела ў галаве, разылівалася па ўсім целе, наддавала рукам сілы. Кувадла аж стагнала ад яго ўдараў, звінелі агнём залатыя іскры.

На яго худым бледным твары з'явілася даўно даўно сагнатая ціжаром работы здаровая чырвань. У ваччу забліщэў колькі год нябачны агонь. Ен раптам кінуў молат і выскочыў з кузьні. Там яму ў гэтай вялікай і прасторнай кузьні было цесна і душна!..

Дзень шумеў вясною. Са стрэх падалі празрыстыя звонкія ручайні. Ажыўлённы сонцам варушыўся і згасаў белы халодны





агонь сънегу, пасъпешна адступаў вадою па разорах на балотныя нізіны. Ён прагнаж душачыся глытаў горлам празрыстую і салодкую радасьць паветра і нэррова размахваў рукамі. Позірк затуманеных на- віною жыцця вачэй гушкаўся там, дзе супроць цёплага сонца застыў сіні-сіні небасхіл.

І зноў гэтая непагубыўная песня, бурлівая песня.

Мы кавалі з юнацкім духам
Куем мы будучыні дні.

Цяпер ён зразумеў, чаго так ўсхваляваўся аж да дрыжыкаў у целе. Ён думкамі падзяказаў маладым рабочым, якія дапамаглі разгадаць новае, што нарадзілася ў яго съядомасці паслья таго, як ён добрахвотна ўзлуся дапамагаць чалавеку ў кузьні. Цяпер гэтае новае расціп- рала яго, спрунжыла да болю ў галаве яго цела.

Ён зноў рынуўся ў кузьню і, вырваўшы з рук зъдзіўленага Штайгервальда цяжкі молат, пачаў заядла ў пя- кельным моры пырскаў ка-

ваць жалеза. Кувадла разам з тоўстаю калодаю хадзіла хадуном.

— Цішэй, Марсэль,—крычаў зъян- тэжана каваль.—Яшчэ кузнью aber- неш...

Так пазнаў чалавек радасьць воль- нае працы!

Ён вастаўся на работе разам з Штайгервальдам. Краіна саветаў праводзіла першую бальшавіцкую сля́бу. Адзін за адным прыяжджалі ў саўгас за дапамогай па рамонту машын, калгасынікі. Усе рабочыя аб- вясыцілі сябе ўдарнікамі. Марсэль адмовіўся ад выходных дзён і амаль цэлый суткі на выходзіў з кузьні, корпаючыся ли сляўнікоў, плугоў, барон.

Ён жыў і дыхаў моладасьцю ўсяго калектыва. На работе, у клубе за- ўсёды сустракалі яго таварыскія клопаты і адданасць. Адно за адним пазнаваў і разгадваў Марсэль слова, якія ў Эянкевічаў былі таямніцаю.

Сярод рабочых ён прагна лавіў думкі таго, хто гаварыў і паслья пераказваў іх каму-небудзь, каб выявіць ці правільна ён зразумеў. Яшчэ праз трох тыдні, як прыехаў у саўгас, ён складзіў у мястчка і купіў брытву, зубную шчотку, мыла. Яшчэ праз колькі часу справіў гарнітур і гадзіннік.



Праз цемень ночы імкнуць на Ўсход двое людзей. Гулка разыходзяца іх гласы ў тутім веснавым паветры. Часам пад іх нагамі зывініць востра і працяжна тонкае шкло: гэта—лёд, што асеўся ад лёгкага марозу ў камінах зрезаных чала-векам дарог.

На ўсходзе павольна вырастала з балота і лесу съятло дні.

— Трэба съпяшаца,—прагаварыў адзін падарожнік.—А то прыдзем, а песня началася...

Двое паддалі ходу. Праз колькі часу яны выбраліся на луг. Ішлі па ім хвілін дзесяць, пакуль не началося махавое балота.

— Хутка тут усё забурліць, застогне,—зноў праказаў той, што гаварыў раней. Цецярук вясною, як п'яны чалавек. Ня ведае, што робіць. Колькі разоў гэтыя птушкі садзіліся на маю будку! Сядзе і сядзіць. Я таксама ляжу у будцы ціханька аж дух не звяду. Ён пасядваецца, пакруціцца, шыкне, балбатне і рынецца на мох перад будкай соладка стагнаць: так яго разбярэ вясна. І, здаецца часам, стогне не цецярук: сама зямля разыйшлася вялікай радасцю, што спалі з яе грудзей зім-

нія ланцугі, што хутка яе цела забушуе пладавітасцю, жыцьцём. І тады, адчуваючы веснавы подых буры імкненія і радасці ад другіх, самому хочацца жыць...

Чалавек змоўчаў. Потым изрвова махнуў рукою: я й сам ня ведаю, як выказаць гэтую буйную радасць вялікага абнаўлення.

Яны разышліся ў розныя бакі ля нізен'кай вілаватай хвойкі. Але адзін нешта хутка супыніўся і паклікаў.

— Штайгервальд!

Чалавек не пачаў. Тады той, што супыніўся паклікаў яшчэ раз:

— Штайгервальд.

— Ага?—быў чутны адказ.

— Запалкі ў цябе?

— У мяне, Марсэль.

— Дык і добра. Я думаў, што згублены. Тады пасъля будкі і запаліць ня будзе чым.

— Будзе, будзе.

Чуецце, як зывініць паветра, гудзе і стогне, зямля?—гэта разыйшлася морам, забушавала сілаю песня.

Мак. Пасьлядовіч.


Лосі старога съвету.

Зоолёг К. К. Флёраў апрацаваў матар'ялы па лосіах, якія ёсьць у зоолёгічным музеі Акадэміі Навук у Ленінградзе. У выніку Флёраў прышоў к заключэнню, што ўсе лосі старога съвету могуць быць разьбіты на трох падвіды. Заходні лось (*Alces alces alces L.*), якія жылі ў Эўропе і Заходній Сібіры, усходні лось (*Alces alces pfizenmayeri Zako Ncky*), якія жыве ў Сібіры к усходу ад рабчі Енісея і Усурыйскі лось, якія жыве на Далёкім Усходзе.

Заходні лось мае чэреп даўжынёй да 58 см., носавы адростак між сківічнай косткі ў яго к верху лапатападобна пашыраны, ва ўсходняга лося агульная даўжыня чэрепа на менш 58,5 см., носавы адростак між сківічнай косткай к верху паступова зьніжаецца. Адзнакі Усурыйскага лося не ўпаўне выяўлены за недахопам матар'ялу, але ў агульных рысах

ён падобны з усходнім лосем, рознічаючыся ад яго меншымі разъмерамі.

В. Е.



За рубяжом

у Швейцары.

Разъядзеные каліфорнскіх курапатак.

У Белізоне—у сезон 1930 году—таварыства паліёнічых, выпусціла ў найбольш падыходгячая для гэтай мэты ўгодзьдзя 9 пар каліфорнскіх курапатак.

Каліфорнская курапатка вельмі цікавая дзічына і спробы акліматызація яе ўтваралася ў Эўропе. Аднак, вынікі наогул былі малаздавальняючы. Белізонская таварыства паліёнічых лічыць, што галоўнай прычинай гэтаму былі няўдала выбраны ўгодзьдзі, урэшце, няўдача волытаў запуска курапатак на поўдні Францыі зусім ня спыняюць пастаноўку іх у Швейцары.

у Германії.

Сусьветная палиўшчая выстаўка ў Лейпцигу.

Францыя атрымала за свае экспанаты на Лейпцигской сусьветнай выстаўцы першую вялікую залатую мэдаль і дыплём першай ступені.

у Італії.

Ваўкі.

У газетах Перузіі паведамляецца аб зьяўленыні чэрэды ваўкоў. Ваўкі прычыниою статкам свойскай жывёлы вялікія страты. У гэтых мясцох ваўкі былі вельмі даўно, і самыя старэйшыя жыхары ніколі ня чулі нічога аб ваўках.



Малады лес.

Забарона адстрэлу зайдаў.

Швейцарскі ўрад звярнуў увагу на памяшаныне колькасць і зайды за апошнія 2 гады ў кантоне Люцэрн. У сучасны момант—урад вынес праект аб поўной

забароне палявання ў гэтым кантоне на зайды.

Тэрмін забароны не ўстаноўлен.

У БАВАРЫІ.

Ахова арлоў.

Мюнхэнская асоцыяцыя аховы жывёлы накіравала Баварскуму ўраду патрабаваныне аб забароне да адстрэлу арлоў. У ім гаворыцца, што колькасць арлоў з кожным годам катастрафічна змяншаец-

ца ў выніку бесъперапыннага палявання і зьнішчэння іх. Баварцы даращаць арлінімі пер'ямі на каплюшах, а асоцыяцыя лічыць, што арлы зьяўляюцца ўпрыгожаннем не каплюшоў, а горнага ландшафта.

У КАНАДЗЕ.

Паляунічыя білеты на буйную дзічыну для чужаземцаў.

Французскія паляунічыя ў мінулым сезоне спрабавалі шчасце палівання ў Канадзе, дзе пры найменшых стратах на вандраваныне без усякага рыску, які нямінучы пры паляунічых экспедыцыях у Афрыку, можна атрымаць найлепшае задавальненінне.

У провінцыі Альберта—паляунічыя білеты для ўсіх чужаземцаў (апрача Брытанскіх падданых) каштуюць 50 доляраў*).

Білет дае права на адстрэл аленя, быка, лося, муҳлона, дзікага кавала і мядзьведзя. Асобы, якія маюць гэты білет за 50 доляраў дадатковых—могуць адстраляць на працягу году яшчэ 2-х аленяў і лося ў рэзэрве скалістых гор.

У Брытанскай Калумбіі—паляунічыя білеты для чужаземцаў каштуюць 25 доляраў. Па гэтаму білету дазваляецца забіць на працягу году быка-лося, двух быкоў-аленяў, карыбу, быка-аленя, вапіты, двух муфлонаў, двух дзікіх коз ва ўсходній акруе і 3-х у заходній, аднаго мядзьведзя—грызьлі і трох бурых мядзьведзяў. Пры дадатковай плаце ў 25 доляраў—паляунічы можа адстраляць яшчэ аднаго карыбу, лося, муфлона і грызьлі.

Паляунічы білет у правінцыі Манітобе таксама каштуюць 25 доляраў для паляунічых чужаземцаў і дае ім на працягу году права на адстрэл аднаго лося і аднаго паўночнага аленя.

У новым Брунсьвіке—паляунічыя білеты для чужаземцаў каштуюць 50 доляраў. На працягу году можна адстраляць аднаго быка-лося, двух быкоў-аленяў і двух мядзьведзяў. За дадатковыя 25 доляраў звышпамянёнага можна адстраляць яшчэ 2-х аленяў.

У Мекензі і Ківаціне—паляунічыя білеты для чужаземцаў ласягае каштоўнасці 150 доляраў. Па гэтаму білету можна адстраляць на працягу ўстаноўленага сезона двух быкоў-лосяў, 6 аленяў, двух муфлонаў і 3 дзікія казы.

Паляунічы білет для чужаземцаў у Новай Шатляндыі расцэньваецца ў 50 доляраў і дае права на адстрэл на працягу сезона аднаго лося і аднаго аленя.

У Онтарью—такі білет каштуюць 41 доляр і дае права на працягу году на адстрэл лося і двух аленяў.

У Квебеке—паляунічы білет для чужаземцаў—каштуюць 25 доляраў, трymацелю і яго дазваляецца на працягу сезона забіць аднаго лося і 2-х аленяў.

У Саскачавані—гадавы паляунічы білет для чужаземцаў каштуюць 50 доляраў, з правам адстрэлу аднаго лося і 4-х аленяў.

Паліваныне на лося, карыбу і вапіты на Новай зямле (у Канадзе) забаронена.

У Юконе гадавы паляунічы білет для чужаземцаў каштуюць 100 доляраў і дае права на адстрэл аднаго лося, чатырох аленяў і муфлона.

За дадатковыя 25 доляраў дазваляецца забіць яшчэ аднаго лося.

М. З.

* Доляр 1 р. 99 к.

Адказы на сэрыю № 1

„Віктарыны“^{**}).

1. У 1921 г.
 2. Тав. Ленін.
 3. У 1927 г., у Менску.
 4. На бабра таму, што гэты зывярок захаваўся ў Эўропе толькі ў СССР, галоўным чынам у Беларусі, па прытоках Бярэзіны. На лося, казу, мядзведзя і выдру, што іх мала.
 5. У 1925 г., на тэрыторыі Халопеніцкага і Барысаўскага раёнаў.
 6. „Динамика и географическое распространение охот. фауны“ проф. Флядаўшчына, „Доходное кролиководство“ проф. Елагіна, „Паляўнічы сабака“--Аляксееў і календар справачнік.
 7. Цецярук, курапаткі—белая і шэрая глушаць, рабды і часткова качкі крыжны.
8. У паўднёвым краі.
 9. Наладзіць палляўнічую гаспадарку, дашь дзяржаве пушніну і мяса дзічы.
 10. У 1930 г. з 1 сінегня.
 11. Да 15 лютага.
 12. Усе птахі пявуны.
 13. Узімку—па сінягу і ўлетку (чэрвень, ліпень, жнівень) на выгадакаў.
 14. У сінегні і студзені.
 15. Ганчакоў.
 16. Таму што бескарысна звышчающца гэтых зывяркі.
 17. У сучаснай Фінляндіі і былой Архангельскай губэрні.
 18. У Мазыршчыне.
 19. Леніна, Талстога, Тургенева, Пушкіна, Ганчарова, Аксакава.
 20. Птаха—качка, звер—заяц.

^{**}) Гл. П. Б. № 11—12, 1930 г.

Паляўнічая віктарына.

Сэрыя № 2.

- 1) Якія расейскія вялікія паэты і пісьменнікі былі палкімі паляўнічымі?
 2) Якія з наших драпежных птах прызначаны бязумоўна шкоднымі ў наших беларускіх умовах?
 3) Для аховы якіх зывяроў, галоўным чынам, арганізаваны беларускі дзяржаўны запаведнік?
 4) Чаму забаронены да адстрэлу ў Беларусі бабры?
 5) Чым кіруюцца пералётныя птахі пры адлёце іх на вырай?
 6) Што такое так званае італьянская паліваніне і чым яно шкодна?
 7) Якую карысць і чым прыносяць сельскай гаспадарцы гракі?
 8) Колькі разоў на год выпадаюць зайцы?
 9) Якіх вы ведаеце выдатных вучоных паляўнічых?
 10) У якім месяцы кладуць яйкі ўясену качка крыжан, цыронак, цяцерка, белая курапатка і глушыца?

- 11) У якім месяцы пачынаецца цечка ў вадчыцы, ліса, зайца?
 12) Калі (у якім месяцы) прыносіць першы памёт зайчанят зайчыха?
 13) Калі (у якім месяцы) лепіш за ўсё рабіць аблаву на ваўкоў?
 14) Чым кормяцца ўзімку цецярукі?
 15) Ці зімуюць у нас у Беларусі качкі?
 16) Калі пачынаецца цечка ў лосяў?
 17) Якая птаха часта ўлетку вельмі моцна крычыць у чарадзе, надобна каню?
 18) Ці робіць качка сваё гняздо на дрэве ці ў дупле яго?
 19) Ці садзіцца белая курапатка на дрэва?
 20) Колькі лек кладзе ў гняздо качка крыжан, і калі яна так шмат кладзе лек, то чаму ўсё ж такі качак становіцца ўсё менш і менш?
- Адказы на гэтых запытаньні будуть да дзвяны ў наступным нумары, разам з прэзывішчамі адгадаўшых іх.

Рыбаводства і рыбалоўства

Лоўля ўгроў і сомаў перамётам.

На Беларусі, у месцах, дзе жыве вугор і водзіца сом,—рыбу гэту ловяць улетку ноччу пераметам (па мясцоваму—шнур).

Пераметы робяць самі рыбакі з лёну ці пянькі (лепш з лёну), за выключэннем, зразумела, кручкоў. Кручкі ўжываюць з № 1 да № 5/1 уключна, пэраважна нізкасортныя—толькі б патаней.

Шнур плятуць на крута з адборнага чосанага лёну, аб'ем не таней 5 мм. у дыямэтры. (Сплецены крута шнур у вадзе дае скруткі—для перамета не падыходзіць). Этычайная даўжыня шнура 50—60 метраў. У залежнасці ад шырыні ракі на абранным месцы звязваюць па 2—3 шнүры, з разьлікам працягнуць ад берага да берага.

Павадкі тонкія, даўжынёю 50 сант., да шнура прывязваюць павадкі на адлегласці 4 метраў, свабоднай пятлій—банцікам. Прывязаны такой пятлій павадок можна будзе лёгка адвязаць, трэба толькі пачягнуць за канец павадка ў пятлі.

Хоць угор паядае амаль усякую жывёлінавую падкормку (жывую ці мёртвую, съvezжую ці гнілу), якою толькі можа аўладаць (да дробных птушак, жабак і вадзяных пацукоў уключна)—рыбаловы, як напрыклад, на Заходній Дзвіне на якой галоўным чынам і скандэнтравана мая ўвага), ужываюць для насадкі толькі ўюна, дробную рыбу і бертыля ці глістоўкі, расьніка, выпаўзка, дажджавіка. Угор асабліва ахвотна бярэ ўюна і бертыля. Пры лове угра гэта насадка лепш за ўсякую другую. Рыбу і ўюна насаджваюць за сьпіну, кручок прадаляваюць пад скурку, ад хваста да галавы.

Другая насадка—бертыль: на мевялікіх прамежках кручок прадаляюць скрозь цела бертыля з такім разьлікам, каб канцы да хваста і галавы заставаліся на менш, як два сантымэтры. Пры такой насадцы, цела отварае петлі, павялічваецца аб'ём насадкі, а бесъперапынныя рухі канцовасцій служаць прыманкай для рыбы наогул.

Да канцу перамета прывязваюць па камню на менш 8 кгр. кожны. Адзін канец з каменем кладуць бліжэй да носа лодкі, другі—да кармы. Часам два камні на могуць стрымаць напору вады па шнуре, і перамет ляжыць на дне дугой ці пятлій. Тады, мяркуючы па цячэнні ракі, прывязваюць яшчэ 2—3 камні пасярэдзіне на вядомых прамежках.

Першым наставіць перамет, г. зн. выкінудзь яго за борт плавучай лодкі, трэба падрыхтаваць яго да гэтай аперацыі.

Рабіць насадку трэба з першага кручка ад носа лодкі паступова да апошняга да кармы. Як толькі насадка-на кручку, кручок выкідаюць за борт з разьлікам, каб насадка злыёгку датыкалася вады і каб не чапляўся кручок за кручок пры руху лодкі; для гэтага павадкі павінны ляжаць на барту лодкі на вядомай адлегласці адзін ад другога і з боку цячэння вады.

На хуткіх цячэннях ставяць удвух: адзін гоніць лодку, другі скідае павадкі, з борту лодкі. І вось тут трэба быць асабліва асыцяроўкі: пры малейшай няуважлівасці можна насадаць на кручок уласны палец. Каб закінучаць перамет пэрпэндыкулярна берагам ракі, лодку трэба накіроўваць наўкось супроты цячэнню, мяркуючы з сілай цячэння вады. На водах з ціхім цячэннем можна паставіць аднаму, правячы лодку вяслом, седзячы ў карме.

Вымаюць перамет „кошкай“. „Кошка“—якар трайнік, выкараны мясцовым кавалём спэцыяльна для вылаўлівання пераметаў. На перамет нападаюць на толькі сомы і ўгры, але і другая рыба: окунь, судак, налім, подуст і шчука. Шчука ў большасці выпадкаў адстрыгае кручок і пакідае рыбака... ні з чым.

На перамет вялікі сом трапляе рэдка, гэта трафей выключны; этычайна-ж здавыча: саміты кілограм 6—8.

Трапішы вугор адчайна стараеца вызваліцца ад кручка. Этычайна закручвае

павадок калі шиура да апошняга абароту, і калі кручок не праглынты, адрывае губу і ўходзіць. Больш спакойны да сваёй свабоды саміты: які супраціўляюцца больш наліма, а трапішы ў лодку самёнак асаблівых спроб да вызвалення ня робіць. Затое старыя сомы змагаюцца за сваёй свабоду. Выцягнуць іх нялёгка, а нявопытнаму рыболову і зусім не па сілах. На іх ставіцца другая снасьць, другая і насадка. Дарослы сом доўга тримаецца пэўнага, улюбленага месца. Мясцовыя рыболовы без папярэдняга дасьледвання ставіць снасьць у сомавых месцах ня будуць.

Калі паверхня ракі адшліфеуцца шклом —заспакоіцца, сом хутка выяўляе сябе моцнымі ўсплескаваннямі.

Снасьць для сома—спэцыяльны сомавы кручок у $1\frac{1}{2}$ —2 разы больш кручка № 9/0, у большасці саматужнай работы (у рыболова вёскі). Бічоўка 30—40 мэтраў даўжыні, у дыямэтры ня менш 4 мм., насадка—вілікая, жывая рыба, пячонка жывёлы вагаю ў 400—600 грам, а то і каналак мяса такой-же велічыні.

Ставіць—хто як: адзін на жэрліцу, другі—перамётам.

Аднойчы на окуня ў 500 грам быў злоўлены сом у 24 кілограма. Усплескаванні выявілі яго прысутнасць. Выпадкова аказалася гэта насадка пад рукою і як толькі паставіў снасьць—сом адразу ўзяў. У ліпені 1925 году быў такі выпадак на Заходнім Дзвіне (у гор. Дрысы). Адзін вудзільшчык прасачыў рэдкага па велічыні сома. Замест прынятай насадкі, ён ужыў варону. Павышываў пер'е і старанна насадзіў адразу на два кручкі, кожны на асобным павадку, але абодвы разам.

Варона ў момант аказалася праглынутай, і снасьць пашла гуляць па рацэ. Як ні стараўся рыбaloў, сом абарваў шнур і ўшоў. Мяркуючы, што гэты сом важыў ня менш 80 кілё. Няўдачу адносяць да нявопытнасці рыболова.

Перамет—снасьць простая, недарагая, але затое дабычлівая; яна ня мала дае перажывання рыбаку.

Ф. Лялін.

Хваробы карпаў¹⁾.

(Працяг)

Скура.

A. Хваравітыя змены скуры лёіка можна ўбачыць при знадворным адзінстве без дапасавання мікроскопічнага дасьледавання.

Скура як-бы пакрыта налётам, ад чаго здаецца памутнічай:

Параітату на скуры ня відаць. Прастуда, 21.

¹⁾ Глядзі "Палінічы Беларусі" № 1 за 1931 г.

²⁾ Жгуцікавы або "біченосцы"—аднаклетачныя арганізмы, якія займаюць прымежнае становішча між жылінным і расылінным мірам. Атрымалі сваё назнаві ёдзь зі сваіх воргану руху ў выглядзе жгуціку або "бічей",—якія ў іх ёсьць адзін, два, часамі некалькі! Гэтыя ворганы падобны на даволі буйныя плазматичныя ніці. Шмат з "біченосцям" з'яўляюцца паравітамі чалавека або іншых жывёл.

³⁾ Ресынічныя або інфузоры падобны "біченосцям", з'яўляюцца аднаклетачнымі арганізмамі; названы так ў выніку таго, што іх цела на вірку ўсожана шматлікімі тонкімі плазматичнымі ніцімі: мерцападельнымі валаскамі або ресынічкамі, утвораючымі шпаркі хістальныя рухі. З дапамогаю гэтых ресынічак інфузоры плаваюць і выклікаюць рух вады, з якой прыносяцца харчовыя частачкі да роту інфузоры. Некаторыя з іх з'яўляюцца паравітамі.

Параіты ёсьць. „Кіслотнаё” захварэнне, 22.

Пры разгледжванні відаць рух параітаў *Gyrodactylus*, 16.

Без дапасавання мікроскопа ніякага руху параітав ня відна. При разгледжванні ў мікроскоп можна бачыць:

Жгуцікавых або "біченосцев"²⁾ *Costia*, 8.
расынічных³⁾ *Cyclochaete*, 10, *Chilodon*, 9.

Белага колеру наросты на скуры ў выглядзе воскі. „Воспа”, 19.

Невялікія белыя вузилкі на скуры. При разгледжванні ў мікроскоп можна бачыць, што:

маса ў вузілках рукаецца *Ichthyophthirus*, 11;
маса вузілкоў складаецца з спор. *Micobolus* ці

сродныя арганізмы, 13.

Скура як-бы абцягнута белым, падобным на волю налётам. Сапролечы, 6.

Скура ў некаторых мясох вібы ў крывяных падцёках. Чирвоная чума, 62-66. „Кіслотнаё” захварэнне, 22.

Скура вісіць шматкамі. Прастуда, 21.

Скура з дзіркамі, краі якіх гладкія. Язва мускулаў, 26.

Пад плечавым поясам скура місцамі надёрта.
Decubitus, 23.

Шалуха на целе старчма. Вадзянка, 33.

Цёмныя плямы на скуры і ўперад за ўсё на
илауніках. Protococlaceen, 2.

Добра відаць паразіты:

чэрві з прысокай з пераду і з заду—рыб'я
пляука, 13.

Падобны на чачавіду рачок. Карнавая вош, 18.

В. Без дапасавання мікроскопа хваравітыя зъявішчы на відны.

У сълізі, пры разгляданні пад мікроскопам ві-
даць невялікія круглыя клеткі. Ichtyochy trium, 3.

У сълізі, узятай з скуры або жабраў пад мікро-

скопам відаць падобныя на крупкі прасцейшыя
організмы. Aplosoma, 12.

(Працяг у наступных нумерах) В. Е.

Кнігасьпіс.

О. А. Грым. Рыбаводства. Навуковыя падставы і практика рыбаводства. Пасынктнае
выданне. З прадмовай і пад рэдакцыяй І. В. Кугіна. Дзярж. Сельгас. Выд-ва М. А., 1931 год.
Стар. 263, 114 мал. у тэксьце. Кошт 2 р. 25 к.

Гэты падручнік па рыбаводству па свайму аб'ё-
му зъявілецца ў сутнасці першым, бо, напры-
клад, вельмі доброві але невялікая кнішка І. Н. Ар-
нольда*) ахоплівае толькі некаторыя пытанні
рыбаводства. О. А. Грым напісаў свою працу
яшчэ ў 1921 годзе, не задоўга да сваёй смерці.
За мінулыя гады рыбаводства, як і ўсякая наука,
значна пасунулася ўперад. У некаторых місцох з
этага прычыны рэдактарам выдання зроблены да-
даткі ўзвагі ў зносках. Апроч таго, рэдактарам напі-
саны нарысы атстане рыбаводства ў нашай краіне
зараз. Трохі больш падовы кнігі прысьвечаны

агульным пытанням рыбае гаспадаркі. Так, да-
волі падрабязна апісанчца жыццё, надаётся і
рыбы, іх пабудаванні і жыццё. Потым знаходзім
асобныя часткі, якія датычыць ужо ўласна ры-
баводства: штучнае развязданніне рыбы, рыба-
водства ў натуральных умовах, прудовая гаспадар-
ка. Рэдактар дадаў да кнігі Грима таксама съпіс
літаратуры па рыбай гаспадарцы (на 4 стар.), але
треба адзначыць, што падбор літаратуры носіць
даволі выпадковы і некалькі бяссыстэмны харак-
тар. Выдана кніга з надворнага боку здавальняю-
ча: даволі добрая папера, на кепскія малюнкі.

*) І. Н. Арнольд, Агульнадаступны падручнік
па рыбаводству Л., 1925 г.

В. Е.

І. Залескі. Набіўка чучал і зъяроў. Дапаможнік. Выданне трэціе,
напраўленае і дапоўненае „Всекохотсоюза“. М. 1930 г. 16. Стар. 71 з 5 таб-
лідамі мал. і 60 мал. у зъмесце. Цана 55 кап. Тыраж 10.000 экз.

Зъяртаем увагу ўсіх запікаўленых на трэціе
выданне кніжкі І. Залескага. Яна значна дапоў-
нена па парапінанні ў першымі двума выданнямі,
галоўным чынам за кошт апісаннія способаў прэ-
паравання буйных зъяроў і маністроўкі іх чучал.

Будучы задаволена добра выкананымі малюнкамі

і пры тым самім аўтарам, кніжка зъярлаецца ў вы-
сокай ступені карысным дапаможнікам у звірарні-
і і прыгатаванні калекцый птах і смысуной і павінна
найсьці месца як у бібліятэцы аматара, так і ў
1 колах, дзе выкладаецца зоалёгія.

В. Е.—св.

Дырыжабль „Клім Варашилаў“ пабудуем.

Уношу тры рублі на дырыжабль „Клім
Варашилаў“ і выклікаю ўзьдзен-
скіх паляўнічых: Оршошэў-
скага, Бродта, Дзяўга, Даві-
доўскага, Кучынскага, Коцэ-
ля і Караневіча.

Жук.

Балонская ячэйка паляўні-
чых пастаравіла на агульным
сходзе ўнесці па аднаму рублю кожнаму
паляўнічу на пабудову дырыжаблю і
выклікала Руднянскую і Ветрын-
скую паляўнічую ячэйку.

Балонская ячэйка падпісалася
дадаткова на 120 руб. пазыкі „Пяцігодка
у чатыры гады“.

Іванковіч.

Адказны рэдактар—Міх. Шмідт.

Рэдкалегія:
Р. Сільнікаў,
П. Тамашаўскі.

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ НА ЧАСОПІС

„ШЛЯХІ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫ“

Орган Наркамзему і Калгасцэнтру БССР.
Выд-ва ЦК КП(б)Б „Калгасьнік Беларусі“.

Часопіс шыроки асьвятыне пытаныні колектывізацыі
сельскай гаспадаркі, жыцьцё і працу сяўгаскай, камун,
арцеляй, вытворчых таварыстваў

Часопіс „ШЛЯХІ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫ“

Рэгулярна выходзіць два разы ў месяц на 32-х староніках
з шматлікімі фото-здымкамі і каштуе ўсяго толькі:

На 1 год—24 нумары—3 руб.

„ 6 мес.—12 „ 1 „ 50 к.

„ 3 „ — 6 „ — 75 к.

„ 1 „ — 2 „ — 25 к.

Падпіску здавайце на пошту альбо лістаподатку

ВЫДАВЕЦТВА „КАЛГАСЬНІК БЕЛАРУСІ“

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ


на цэнтральную сялянскую газэту ЦК КП(б)Б.


„КАЛГАСЬНІК БЕЛАРУСІ“

Газэта выходзіць праз дзень. Падпіску здавайце на пошту.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 мес.—20 к., 3 м-цы—60 к., 6 месяцаў—1 р. 20 к., 1 год—2 р. 20 к.





ЦАНА 30 кап.

БЕЛССР. А.

ПАЛЯЎНІЧЫ

Беларусі

